





НЯХАЙ ЖЫВЕ  
НЕПЕРАМОЖНЫ СЦЯГ  
ЛЕНІНА-СТАЛІНА



РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

# РАДЗІМА МАЯ ДАРАГАЯ



Павольна

Лэзін

Лю-блю я глядзе́ць як блукае на зол-ку над рэч-кай туман... Мне лепей ад род-на-га кра-ю на свеце кра-и ня-  
ма. На землях калгасных і ні-вах, на  
рэ-ках, а - зё-рах паўсцяж прац-це на-ро-д наш руп-  
лі-ви, і прай узвыша-ец-ца наш. з. Ра-// -ны Нас,  
мужных і смелых, яднаюць па-чуцці сыноў-най любві, ра-  
-дзі-ма ма-я да-ра-га-я, красуцся і ўшчасці жыві! Ра-  
-дзі-ма ма-я да-ра-га-я, красуцся і ўшчасці жыві!

Музыка В. АЛОУНІКАВА

Словы А. БАЧЫЛЫ

Люблю я глядзе́ць, як блукае  
На золку над рэчкай туман...  
Мне лепей ад роднага краю  
На свеце краіны няма.

На землях калгасных і нівах,  
На рэках, азёрах — паўсцяж  
Працуе народ наш руплівы,  
І край узвышаецца наш.

Радзіма мая дарагая,  
Ты ў шчасці жаданым жыві!  
Я сэрцам табе прысягаю  
У шчырай сыноўнай любві.

Чужое зямлі нам не трэба,  
Мы — волі і працы сыны,  
Мы хочам, каб мірнае неба  
Не знала пажараў вайны.

Нас, мужных і смелых, яднаюцы  
Пачуцці сыноўнай любві, —  
Радзіма мая дарагая,  
Красуцся і ў шчасці жыві!



В. І. ЛЕНІН абавяшчае совецкую ўладу.

З карціны В. А. Серова.



## ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ ВЯЛІКАЕ СВЯТА

А. КОРЗУН,  
сакратар Беларускага рэспубліканскага Совета профсаюзаў

Працоўныя Совецкай Беларусі разам з усімі народамі нашай Радзімы рыхтуюцца да радаснага ўсенароднага свята — 34 гадавіны Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі.

У гэтая знамянальныя дні мы азірамся на пройдзены шлях, і пачуццё велізарнай гордасці напаўняе нашы сэрцы.

Чым была Беларусь да Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі? Забітай, адсталай ускраінай царскай Расіі. Бязлітасная эксплаатацыя, нацыянальны ўціск, нешіменинасць — вось лёс працоўнага чалавека дарэволюцыйнай Беларусі. Толькі вялікі Кастрычнік, які звергнуў уладу капіталістаў і памешчыкаў, прынёс працоўным шчасце і свабоду.

Магутны росквіт нашай рэспублікі за гады совецкай улады — яркае пацверджанне трывумfu ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, вялікай дружбы народаў СССР.

Нямецка-фашистская захопнікі нанеслі велізарныя страты нашай рэспубліцы. Мы ніколі не забудзем, як па-зверску знішчалі яны ўсё, што так любоўна стваралася народам. Здавалася, патрэбны будуць дзесяцігоддзі на аднаўленне народнай гаспадаркі, але не прайшло і сямі год, як яна расквітнела па-новаму. Совецкая людзі пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў паказваюць усяму свету цуды мірнай стваральнай працы.

Непазнавальнымі сталі нашы гарады і сёлы. Намога вырасла індустрыяльная магутнасць рэспублікі. Узніклі новыя фабрыкі і заводы, новыя галіны прамысловасці. Выдатных поспехаў дасягнула соцыялістычная сельская гаспадарка, наука і культура рэспублікі.

Магутны росквіт нашай рэспублікі стаў магчымы толькі дзякуючы брацкай дапамозе народаў усёй краіны і ў першую чаргу вялікага рускага народа, дзякуючы няспынным клопатам партыі, урада і роднага Сталіна аб беларускім народзе. І кожны працоўны нашай рэспублікі сваёй сумленай працай стараецца адказаць на гэтая сталінскія клопаты.

2 кастрычніка было апублікована пісьмо Іосіфу Вісарыёнакі Сталіну ад рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых прамысловасці, транспарту і будаўніцтва Беларускай ССР.

Дакладваючы вялікаму правадыру народаў аб пасляваенных дасягненнях народнай гаспадаркі рэспублікі, работнікі соцыялістычнай прамыловасці ўзялі на сябе новыя соцыялістычныя абавязацельствы па датэрміноваму выкананню дзяржаўнага плана 1951 года, палепшанню якасных паказчыкаў работы прамысловасці, транспарту і будаўніцтва.

З велізарным уздымам разгортаецца соцыялістычнае спаборніцтва за выкананне гэтых абавязацельстваў.

Дырэктар Мінскай бісквітнай фабрыкі т. Мінкевіч Яўгенія Цімафееву дабілася таго, што фабрыка, якою яна кіруе,

стала перадавым прадпрыемствам па Міністэрству харчовай прамысловасці БССР. За 1-е поўгодзе яна атрымала другую прэмію. Загадам Міністэрства харчовай прамыловасці Саюза ССР ёй прысвоена званне: «Фабрыка выдатнай якасці».

У ліку перадавікоў соцыялістычнага спаборніцтва ідуць брыгады выдатнай якасці гомельскага камбіната «Спартак». Брыгады Пажывілка Валянціна Лукінічна і Пянкоўская Вольга Нікіцічна сістэматачна перавыконваюць нормы, навучаюць стаханаўскім метадам маладых рабочых. Яны ўзялі на соцыялістычную захаванасць абсталяванне, сістэматачна зніжаюць процант зваротных адыходаў.

Шырока разгортаецца соцыялістычнае спаборніцтва за зніжэнне сабекошту па кожнай вытворчай аперацыі сярод рабочых і работніц скурбутковай прамыловасці.

На мінскай абутковай фабрыцы імя Тэльмана стаханаўка Клімянкова Лідзія абавязалася на раскроі дзіцячых чаравікаў зэканоміць да канца года 16 тысяч рублёў.

На Гродзенскай абутковай фабрыцы № 1 закройшчыца Прыкацень Валянціна ўзяла абавязацельства знізіць да канца года сабекошт па сваёй аперацыі на 30 тысяч рублёў, закройшчыца Кузьміч — на 20 тысяч рублёў.

Начальнік тэхнічнага аддзела фабрыкі імя Тэльмана т. Мельцішанава ўнесла рацыйналізаторскую прапанову аб замене ручнога раскрою ніжняга скуртавару механічным, што побач з павелічэннем прадукцыінасці працы дае ў год 45,3 тыс. рублёў зэканоміі.

Так работніцы прадпрыемстваў нашай рэспублікі дастойнымі справамі падмацоўваюць абавязацельствы, даныя ў пісьме таварышу Сталіну.

Так совецкая людзі сваёй стаханаўскай працай умацоўваюць сваю Радзіму, уносяць дастойны ўклад у справу міру.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Совет Міністраў СССР прынялі рашэнне аб далейшым развіцці соцыялістычнага спаборніцтва.

Новыя ўмовы Усесаюзнага соцыялістычнага спаборніцтва, распрацаваныя на 1951 год, накіроўваюць удзельнікаў спаборніцтва на барацьбу за выкананне і перавыкананне планаў кожным цэхам, кожным участкам прадпрыемства, за палепшанне якасці і зніжэнне сабекошту прадукцыі, за ўсямерную зэканомію сыравіны і матэрыялаў, за поўнае выкарыстанне ўнутраных рэзерваў, за лепшае ўкараненне перадовой тэхнолагіі і новай тэхнікі, за далейшае павышэнне прадукцыінасці працы і культуры вытворчасці.

Новыя ўмовы соцыялістычнага спаборніцтва дапамогуць яшчэ лепш выкарыстаць творчыя магчымасці працоўных.

Шырэй разгорнем перадкастрычніцкае соцыялістычнае спаборніцтва! З чэсцю выканаем слова, данае роднаму Іосіфу Вісарыёнакі Сталіну!

# Вялікія заваёвы Кастрычніка

34 ГАДЫ таму назад у нашай краіне, упершыню ў сусветнай гісторыі, перамагла Вялікая Кастрычніцкая соціялістычна рэвалюцыя. Здзейснілі рэвалюцыю рабочыя ў саюзе з бяднейшымі сялянамі пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і яе геніяльных правадыроў Леніна і Сталіна.

Перамога Вялікай Кастрычніцкой соціялістычнай рэвалюцыі з'явілася найвялікшай заваёвой рабочага класа і яго большэвіцкай партыі. Многія стагодзі да Кастрычніка 1917 г. прадоўныя нашай краіны прыгняталіся і эксплаатаваліся пануючымі класамі — памешчыкамі і капиталістамі. Шмат вякоў народныя масы вялі класавую барацьбу за сваё вызваленне. Нямала перадавых людзей нашай Радзімы працілі сваю кроў і аддалі сваё жыццё за справу вызвалення народа. Але скінуць спрадвечнае ярмо памешчыкаў і капиталістаў не ўдавалася. Толькі большэвіцкая партыя, узброеная самым рэвалюцыйным марксісцка-ленінскім вучэннем, кіруемая найвялікшымі геніямі чалавецтва Ленінам і Сталінам, арганізавала рабочы клас і яго саюзніка — бяднейшае сялянства, павяла іх на штурм капіталізма. Была атрымана перамога ў соціялістычнай рэвалюцыі, звергнута панаванне памешчыкаў і капиталістаў і створана дыктатура пролетарыата. Гэта і з'явілася найвялікшай заваёвой Кастрычніка.

Вялікая Кастрычніцкая соціялістычна рэвалюцыя ў корані адрозніваецца ад усіх папярэдніх рэвалюцый. Рэвалюцыі ў мінулым праводзіліся народнымі масамі, але ўлада звычайна пераходзіла ад адной да другой групы эксплаататораў. Эксплаататоры мяняліся, эксплаататы заставалася.

Вялікая Кастрычніцкая соціялістычна рэвалюцыя «ставіць сваёй мэтай,—пісаў таварыш Сталін,—не замену адной формы эксплаататы другай формай эксплаататы, адной групы эксплаататораў другой групай эксплаататораў, а зміненне ўсякай эксплаататы чалавека чалавекам, зміненне ўсіх і ўсякіх эксплаататарскіх груп, устаноўленне дыктатуры пролетарыата, устаноўленне ўлады самага рэволюцыйнага класа з усіх існаваўшых да гэтага часу прыгнечаных класаў, арганізацію новага бяскласавага соціялістычнага грамадства».

Вялікія заваёвы Кастрычніка стварылі карэнны пералом не толькі ў жыцці народаў нашай краіны, але і ў гісторычным лёсе ўсяго чалавецтва. Пачалася новая эра ў гісторыі чалавецтва — эра соціялізма, комунізма.

Совецкая ўлада моцна ўстановілася ва ўсёй краіне. Саветы з'явіліся найболыш масавымі і найбольш рэвалюцыйнымі арганізацыямі рабочых і сялян — тых класаў, якія прыгняталіся капиталістамі і памешчыкамі.

Ва ўмовах дыктатуры пролетарыата рабочы клас падняўся да становішча пануючага класа. Рабочыя і сяляне атрымалі шырокія наўтычныя права і демакратычныя свабоды: недатыкальнасць асобы, свабоду сумлення, свабоду друку, свабоду слова, сходаў, саюзаў і г. д. Акрамя наўтычных правоў, прадоўныя атрымалі і велізарныя матэрыяльныя бағацці.

Канфіскаваны былі землі памешчыкаў, царквы і казны. Нацыяналізаваны банкі, чыгункі, фабрыкі і заводы. Усе сродкі вытворчасці, якія належалі рацей памешчыкам і капиталістам, сталі агульнанародным здабыткам. У рукі сялян перайшло бясплатна 150 млн. гектараў памешчыцкіх і казённых зямель. Яны вызвалены былі ад штогадовай

арэнднай платы памешчыкам і кулакам у суме 500 млн. руб. Совецкая ўлада адразу ж выдала дэкрэт аб 8-гадзінным рабочым дні і рабочым кантролі над вытворчасцю. Ад рабочага кантролю рабочыя перайшлі да арганізацыі вытворчасці і кіраўніцтва прамысловасцю, да арганізацыі соціялістычнай гаспадаркі.

У нашай краіне знішчаны былі нацыянальныя абмежаванні і прывілеі, створаны ўмовы для брацтва і дружбы ўсіх яе народаў. Яркім выражэннем гэтага з'явілася ўтворэние СССР — многанацыянальной совецкай соціялістычнай дзяржавы, заснаванай на добраахвотным супрацоўніцтве і дружбе народаў.

Адной з важнейшых заваёў Вялікага Кастрычніка з'явілася разняволенне жанчын. Совецкая жанчына юрыдычна і фактычна была ўроўнена ў правах з мужчынай, атрымала ўсе гарантыві ўдзелу ў палітычным, гаспадарчым і культурным жыцці.

Совецкі ўрад і большэвіцкая партыя прайўляюць велізарныя клопаты аб жанчыне-маці, аб выхаванні дзяцей. Для многадзетных і адзінокіх маці ўстаноўлена грошовая дапамога. Многадзетныя маці ўзнагароджаюцца ордэнамі і медалямі. Для аховы здароўя маці і дзіцяці створана густая сетка больніц, радзільных дамоў, дзіцячых кансультатар. У нас арганізаваны дзіцячыя яслі, дзіцячыя сады, плядоўкі, санаторыі, піонерскія лагеры, палацы піонераў, палацы культуры. У совецкіх школах уведзена ўсеагульнае сямігадовае абавязковое бясплатнае навучанне. Ни ў адной капиталістычнай краіне для жанчын і дзяцей не зроблена і сотай долі таго, што зроблена ў краіне Советаў.

Перамога Вялікай Кастрычніцкой соціялістычнай рэвалюцыі стварыла ўсе ўмовы для пабудовы бяскласавага грамадства. Калі аднаўленне разбуранай войнамі гаспадаркі падыходзіла к канцу, партыя Леніна — Сталіна паставіла задачу індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

У 1924 г. совецкі народ пасцігло вялікае гора: памёр В. І. Ленін. Таварыш Сталін ад імя партыі большэвікоў даў вялікую клятву — выканань ленінскія заветы, пабудаваць соціялізм у нашай краіне.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, у жорсткай барацьбе супроты ўсіх ворагаў народа (трацкісцка-бухарынскіх здраднікаў, шпіёнаў і забойцаў) ажыццяўлялася індустрыялізацыя краіны, калектывізацыя сельскай гаспадаркі. Паспяхова выконваліся сталінскія пяцігодкі.

У выніку ажыццяўлення палітыкі індустрыялізацыі краіны, калектывізацыі сельскай гаспадаркі і ліквідацыі кулацтва як класа на базе супэльнай калектывізацыі ў нашай краіне была знішчана эксплаататы чалавека чалавекам і пабудавана бяскласавае соціялістычнае грамадства.

Міхаіл Іванавіч Калінін у 1937 годзе пісаў:

«Я думаю, галоўнае, рашаючае і асноўнае, што дала совецкая ўлада народу — гэта тое, што народы Савецкага Саюза ад вялікіх да самых малалікіх, у недалёкім мінулым забітых і эксплаатуемых, зрабіліся гаспадарамі свайго ўласнага добрачыту. Яны атрымалі магчымасць каваць сваё ўласнае шчасце. Разбіты і знішчаны эксплаататарскія класы, а з імі знішчаны крызісы, беспрацоўе, галечка і разарэнне мас; ліквідавана магчымасць эксплаататы чалавека чалавекам».

Найвялікшыя заваёвы Кастрычніка, прывёўшыя да перамогі соцыялізма ў нашай краіне, былі запісаны ў Сталінскай Канстытуцыі.

У дакладзе «Аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР» таварыш Сталін указваў на каласальныя змены, якія адбыліся ў нашай краіне да 1936 года:

«У выніку ўсіх гэтых змен у галіне народнай гаспадаркі ССР мы маем цяпер новую, соцыялістычную эканоміку, якая не ведае крызіса і беспрацоўя, не ведае галечы і разарэння і дае грамадзянам усе магчымасці для заможнага і культурнага жыцця».

З перамогай соцыялізма нязмерна павысіўся матэрыяльны і культурны ўзровень нашага народа. На XVIII партыйным з'ездзе таварыш Сталін указваў, што ў нас адбылася культурная рэвалюцыя.

Пасляхова пабудаваўшы соцыялістычнае грамадства, народы Советскага Саюза прыступілі да будаўніцтва комунізма. Але наша мірная стваральнай праца была парушана здрадніцкім нападам гітлераўскай Германіі. Партыя большэвікоў заклікала адстаяць заваёвы Кастрычніцкай рэвалюцыі. На барацьбу з ворагам падняўся ўесь совецкі народ. Пад геніяльным вадзіцельствам таварыша Сталіна перамога была заваявана.

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, совецкі народ датэрмінова выканаў першы пасляваенны план аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі. У параўнанні з 1940 годам наша краіна амаль падвоіла ўзровень працьковай і сельскагаспадарчай вытворчасці.

Зараз уся совецкая краіна занята ўзвядзеннем грандыёзных будоўляў комунізма. У найкарацейшыя тэрміны выконваецца сталінскі план пераўтварэння прыроды.

У выніку перамогі Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі свет раскалоўся на дзве сістэмы: соцыялістычную і капиталістычную, пачалася эра крушэння капиталізма і імперыялізма, эра пролетарскіх і казланіяльных рэвалюций.

Таварыш Молатаў у дакладзе аб трыццігоддзі Вялікага Кастрычніка гаварыў: «Мы жывем у такі век, калі ўсе дарогі вядуць да комунізма».

Агрэсіўная зграя амерыкано-англійскіх імперыялістаў ліхаманкава рыхтуе зараз новую вайну супроты ССР і краін народнай дэмакратыі.

Совецкі Саюз нястомнава праводзіць сталінскую зневіннюю палітыку міру, выкryвае амерыкано-англійскіх імперыялістаў — падпальщикуў новай вайны.

Лагер міру, дэмакратыі і соцыялізма з кожным днём мацніе. Краіны народнай дэмакратыі пры дапамозе вялікага Советскага Саюза пасляхова праводзяць соцыялістычнае будаўніцтва. Кітайская Народная Рэспубліка аднаўляе народную гаспадарку, умацоўвае сваю нацыянальную незалежнасць і дэмакратычны лад. На шляху свабоднага развіцця стаіць Германская дэмакратычная рэспубліка.



Кастрычнік у Смольным.

З карціны мастака Н. Осенева.

Магутны Советскі Саюз з'яўляецца верным аплотам міру ва ўсім свеце. Советскі народ пад сцягам Леніна, пад вадзіцельствам вялікага Сталіна пераможным поступам ідзе наперад да светлых вяршынь комунізма.

А. ВОРАНАВА,  
кандыдат гістарычных навук.

# На нашай РЭСПУБЛІЦЫ

## МІНСК


Пасляваеннае будаўніцтва нашай сталіцы — яркае сведчанне магутнасці і сілы вялікага Савецкага Саюза. Толькі нашай краіне пад сілу такія тэмпы, такі грандыёзны размах работы.

Велічны малюнак прадстаўляе сабой цэнтральная магістраль — Савецкая вуліца. Вуліцы Карла Маркса, Кірава, Валадарскага, прывакзальная плошча і многія іншыя сталічныя прыгажэйшы мі, чым былі да вайны. На іх выраслі прыгожыя жылыя дамы, адміністрацыйныя будынкі, мноства зелені. За пасляваенныя гады ў горадзе адноўлена 200 вуліц, здана ў эксплаатацыю каля поўмільёна квадратных метраў жылой плошчы.

Велізарныя сродкі адпускае совецкі ўрад на будаўніцтва Мінска. У мінульым годзе толькі на жыллёве будаўніцтва было выдаткована 119 мільёнаў рублёў, сёлета будаўніцтва арганізацыі Мінска асвойваюць у сярэднім каля 1,5 мільёна рублёў штодзённа.


За пасляваенныя гады Мінск стаў адным з індустрыяльных цэнтраў краіны. Тут выраслі аўтамабільны, трактарны, веласіпедны заводы, тонкасуконны камбінат і іншыя прадпрыемствы, аснашчоныя інавайшай тэхнікай. Прамысловасць Мінска ў 1950 годзе дала прадукцыі на 89,5 проц. больш, чым у даваенным, 1940 годзе. План пасляваенныя пяцігодкі выканан датэрмінова к 1 кастрычніку 1950 года.

Адноўлены будынкі Акадэміі навук БССР, 12 вышэйших навучальных установ, 19 тэхнікумаў, 3 тэатры, 4 кінотэатры. Зараз у Мінску працуе 43 сярэднія і сямігадовыя школы і 19 школ рабочай моладзі. Навучальныя ўстановы Мінска за пасляваенныя гады выпусцілі 12 тысяч спецыялістаў.



Новы шматкватэрны жылы дом на рагу вуліц Карла Маркса і Валадарскага ў Мінску.

Фото К. Якубовіча.



Брыгадзір механічнага цеха Гомельскага паравознага дэпо Г. В. Клімович дае заданне токару-стаханаўцу комсамольцу Нікалаю Баранчуку, які выконвае па дзве нормы ў змену.

Фото С. Капелькі і Н. Дзяругіна (БЕЛТА).

# Падзвіг

ПЕШАХОД мог ісці адзін, другі квартал сярод руін... Цэлыя раёны здаваліся мёртвымі, быццам і само жыццё і людзі вымерлі ў гэтым шматпакутным горадзе. І як радавалася сэрца, як загараўся погляд на сустрач маленъкаму аганьку, слаба мільгаўшаму недзе ў глыбіні руін. Адтуль-жа, з чырвонай ад іржы трубы цягнуўся пераможна ўгору слуп дыму — непахісны сцвярджальнік адваротнага: жыццё не згінула. Людзі становяцца на ногі. Жыццё пераможа.

Такое было першае ўражанне ад Гомеля, толькі што вызваленага ад фашысцкіх захопнікаў у 1943 годзе.

Многія, хто вярнуўся адразу ж пасля вызвалення ў свой горад, не знайшлі не толькі родных папялішчаў, не знайшлі блізкіх, якія не пасpelі ў час вырваница з варожых лап.

Сумныя былі вынікі. Здавалася, вечна спакойны і непаспешлівы Сож шырэй і паўней зрабіўся ад чалавечага гора і слёз. Але не толькі яго — здавалася, цлага мора не хопіць, каб змыць праклятыя сляды варожага нашэсця.

# Нашия Рэспубліка

## Гомель

Зруйнаваныя і спаленныя гарады і вёскі — восьмё, што засталося пасля вайны на Гомельшчыне.

Непазнавальна змянілася аблічча вобласці за пасляваенныя гады. Шырокага размаху дасягнула прамысловасць. Не пазнаць «Гомельмаша». З яго велізарных светлых цехаў адна за другой выхадзяць на калгасныя палі рэспублікі сельскагаспадарчыя машыны: бульбакапалкі, ільноцерабілкі, складаныя малатарні, а ў апошні час — першая партыя сіласных камбайні.

Гонарам рэспублікі з'яўляецца абсталяваны нова тэхнікай шкляны завод імя Сталіна. Завод дае зусім новыя віды прадукцыі, якіх не выпускаў ён да вайны. Сярод іх — шкляныя трубы, якія ў недалёкім будучым атрымаюць шырокое прымененне при ўстаноўцы вадаправоднай сеткі; буйна-габарытнае шкло, якое галоўным чынам ідзе на вітрыны; адметнае цёплагу канепранікальнасцю пennaе шкло, якое будзе выкарыстоўвацца галоўным чынам як абліцовачны матэрыял. Тлушчакамбінат, камбінат «Спартак», судна-рамонтны завод — усё гэта рознастайныя профілі прамысловасці Гомеля.

На поўную моц працуе завод ізапліт у Нові Беліцы, прадукцыя якога ідзе зараз на сталіцкія новабудоўлі. Рэчыцкі домабудаўнічы камбінат і добрушскі цэлюлёзна-папяровы камбінат «Герой працы» вядомы далёка за межамі рэспублікі.

Не пазнаць твару самога горада. На месцы быльх пустыроў адзін за другім вырастаюць жылыя дамы, клубы, школы, дзіцячыя ўстановы. У Гомелі будуеца свой драматычны тэатр.

У новыя дамы з зямлянак перасяліся калгаснікі. Моладзі ёсьць дзе культурна адпачыць. Вялікая сетка клубаў, бібліятэк, чытальняў гасцінна адчыніла свае дзвёры.

Так на вачах адбываюцца тыя хвалючыя змены ў жыцці вобласці, якіх могуць дасягнуць толькі людзі мірнай працы, людзі совецкай краіны, якія нясуць свету мір і щасце.



Новы жылы дом на Першамайскай вуліцы г.

І вось цяпер, праз восем год, гэта ўжо даўно загорнутыя старонкі нядайняга па часу і далёкага па зруках мінулага. Знаёмішся з гамельчанамі, якія, можна сказаць, самаахвярна ўзнялі горад з руін і папялішчай, і міжвольна адгортваеш гэтых старонкі, якія не жаўцеюць ад часу і якіх не выкрасліш з памяці. Да перамог людзі заўжды ішлі на лёткі шляхамі, да перамог пасляваенных — шляхамі ў стократ складанейшымі.

Гомельская паравознае дэпо здалёк кідаецца ў вочы светлымі прасторнымі цэхамі і чырвонымі палотнішчамі на фасадах, над дзвярыма, на толькі што вышаўшых з рамонту, адноўленых і нібы памаладзеўшых паравозах. Усе гэтых лозунгі — заклікі совецкіх працаўнікоў да такіх, як самі яны, працоўных усяго свету, умацоўваюць мір на зямлі.

Асенні вечер ласкова палошча чырвоныя палотнішчы. Ясна і ўпэўнена становіцца на сэрцы. У іх ціхім шолаху і працоўным звоне, што вылятае з цэхаў, сцвярджаецца хараство непахіснай мірнай працы.

59 год ужо Ганна Васільеўна Клімовіч — брыгадзіру механічнага цэха Гомельскага паравознага дэпо. У яе нарадкасць маладыя і светлыя вочы. Так жыве і ветла ўсміхаецца і хмурыцца яна, што міжвольна забываеш: 36 год жыцця аддала гэтая невялічкая хрупкая жанчына сваёй адказнай і на лёткай працы. Колькі дэталей апрацавалі яе рукі. Колькі недакладнасцей углядзелі і падказалі рукам гэтых жывых вочы. І вось не спахмурнелі, не патухлі, а свецаўца так добра і ясна, што забываеш на старасць, якую адмаўляе і сама Ганна Васільеўна. На заўлагу, што ёй цяпер можна ўжо і не працаваць — жыць на пенсіі, яна толькі рукой махае:

— Што вы — сядзець дома! Пасля таго, як усё жыццё, самая лепшая гады аддала працы? Ды я-ж тут і сама вырасла, і вывучылася, і людзям дапамагала, і цяпер дапамагаю расці і вучыцца. Дык хіба ўсё дзіш дома?

І з ёю згодзішся.

Як і звычайна ў такіх выпадках, цікавіць пройдзены шлях.

Ганна Васільеўна, сабраўшыся з думкамі, успамінае:

— Пайшла працаваць я ў чыгуначнае дэпо ў 1915 годзе, пасля таго, як загінуў на фронце мой муж. Пры мне засталося троє дзяцей. На чыгунцы я паспытала яшчэ царскага хлеба. Як жанчыне-чорнарабочай, міне плацілі менш, чым мужчынам. І паколькі ў нашай сям'і бытаваў рэволюцыйны дух (яшчэ муж мой удзельнічаў у рэвалюцыі 1905 года і бацька-рабочы таксама не раз звалініўся за «крамольныя» настроі з працы) я не вытрымала і пачала пратэставаць. Майстар немец пабіў мяне, але я не адмовілася ад пратэсту, на ўсё жыццё запомніўшы горкі царскі хлеб.

Затое, як вольна ўзыхнулася пры совецкай уладзе. Мяне адразу-ж паставілі на стругальнны становішча.

У 1922 годзе я стала кандыдатам партыі. Актыўная была, сярод людзей толькі і жыла, таму мяне адразу-ж і жаночым арганізатарам абрали. Вельмі цяжкая спадчына засталася нам ад старых царскіх парадкаў. Але цяжкасці перамагалі мы ўсе разам. І сама я вучылася — у 1923 годзе скончыла раённую партыйную школу і сваіх жанчын рыхтавала ў партыю.


Ганна Васільеўна ўсміхаецца: і ў сям'і ў яе няма беспартыйных. Зяць і сын — члены партыі. Дачка і двое ўнукаў, якіх яна выхоўвае з маленства пасля смерці бацькоў, — комсамольцы.

Першай вялікай вытворчай перамогай у Ганне Васільеўны было прысваенне ёй у 1935 годзе звання майстра механічнага цэха. А ў 1937 годзе з рук Л. М. Кагановіча ў Маскве яна атрымала ўзнагароджана значком «Почетны железнодорожник».

У 1940 годзе Ганна Васільеўна скончыла пры палітураўленні дарагі камандныя курсы. Ёй прысвоілі званне майстра брыгады. Яна была дэлегатам XVII і XVIII з'ездаў КП(б)Б. Яшчэ і дагэтуль хавае яна, як найдараражэйшую рэліквію, блакнот з сярэбраным цінненнем на цёмнай скуранай вонкладцы: «Дэлегату XVIII з'езда КП(б)Б».

І ў цяжкія гады вайны, вымушаная пакінуць родны горад і справу, якая прыносіла ёй столькі радасці, Ганна Васільеўна не засталася за

# На нашай Рэспубліцы



Электраматоры Магілеўскага металаапрацоўчага камбіната ідуць на вялікія будоўлі комунізма. На здымку: токар-скараснік Надзея Шмідт.

## МАГІЛЕЎ

Мірная стваральная праца совецкіх людзей з кожным днём дае ўсё большыя і большыя вынікі.

Толькі па гораду Магілеву адноўлена і пабудавана 135,6 тыс. кв. метраў жылой плошчы. Больш чым на 7 кілометраў працягнута вадаправодная сетка. У 4 разы ў параўнанні з 1947 годам павялічылася спажыванне электраэнергіі на бытавыя патрэбы.

Выдатныя поспехі дасягнуты ў развіцці прамысловасці. Яна ўзбагацілася радам новых галін. У Магілеве выпускаюцца лакамабілі, цагельныя прэсы, чыгунныя трубы, штучны шоўк, цемент, шыфер і многае іншае.

25 прадпрыемстваў горада сёлета датэрмінова выканалі поўгадавы план, даўши на 14 мільёну рублёў звышпланавай прадукцыі.

Па вобласці пабудавана 18 гідраэлектрастанций і яшчэ 8 будзеца. Электрастанцыя вёскі Косічы Быхаўскага раёна, пабудаваная ў гэтым годзе, будзе аблугаўваць 7 узбуйненых калгасаў. У калгасах працуе больш 400 электраматораў. Калгасы вобласці аснашчаюцца навейшай тэхнікай. Толькі ў мінулым годзе МТС атрымалі 300 гусенічных трактараў, 600 сеялак, 28 ільно-камбайнаў і іншыя мышны.

Няспынна павялічваюцца прыбытки калгасаў. За 8 месяцаў гэтага года калгас «Комінтэрн» Магілеўскага раёна атрымаў 1,5 мільёна рублёў прыбылку. У гэтым калгасе — 12 аўтамашын.

Расквітнела ў пасляваенныя гады культура вобласці. У 1415 школах навучаюцца 184 957 чалавек. Толькі на народную асвету ў гэтым годзе павінна быць выдаткована 165,9 мільёна рублёў.

ФАКТЫ і ЛІЧБЫ

бартом. Эвакуіраваўшыся на станцыю Кувандык Чкалаўскай вобласці, яна і там працавала на чыгуць — брыгадзірам службы пуці.

У Гомель вярнулася адразу ж, як толькі адтуль былі выгнаны доблеснай Совецкай Арміяй фашысцкія бандыты. Горад глядзеў на сваіх землякоў вачыма разбітых камяніц, якія бязмоўна клікалі да барады за адраджэнне горада і ўсяго жыцця. У разваліны вярнулася з сям'ёй і Ганна Клімовіч.

Брыгада старой комуністкі Клімовіч вырасла да 25 чалавек. Як воўптыны зменны брыгадзір, яна загадзя прадумвала і размяркоўвала працу паміж токарамі, стругальшчыкамі, электразваршчыкамі, кавалімі. Калі здараліся непаладкі на стругальному ці токарным станку, яна неадкладна спяшала на прарыў.

У брыгадзе Клімовіч многа жанчын.

Комсамолка Жэня Зубкова, працууючы ў дэпо, скончыла вячэрнюю дзесяцігодку і паехала вучыцца ў Ленінград. Хіба гэта не гонар і для брыгадзіра, і для ўсёй брыгады?

Пяціразрадніца токар Ганна Шарпан выконвае норму на 150 — 160 процентаў і працуе лепш за ўсіх мужчын.

Зараз уся брыгада Ганны Васільеўны стала на стаханаўскую вахту міру.

Электразваршчык Рафалоўскі дае каля 200 процентаў дзённай нормы, а сяміразраднік токар Гавейка Нікалаі працуе яшчэ лепш. Сярэдняя лічба выканання плана па брыгадзе Клімовіч за поўгоддзе 135 процентаў.

Гарачым дыханнем свайго цэха жыве Ганна Васільеўна. Як агіттар, яна заўсёды знаходзіць час пачытаць рабочым газеты і часопісы, пазнаёміць з апошнімі навінамі жыцця совецкай краіны і жыцця — за мяжой.

Радзіма ніколі не забывае заслуг сваіх сыноў і дачок, на якім-бы участку яны ні працавалі, дзе-б ні ўносілі свой уклад у велічную справу пабудовы комунізма.

У 1945 годзе ў сувязі з 30-годдзем працы на чыгуць ўрад узнагародзіў ордэнам Чырвонага Працоўнага Сцяга Ганну Васільеўну Клімовіч. Сёлета, у дзень чыгуначніка, яна атрымала вышэйшую ўрадавую ўзнагароду — орден Леніна.

— Урадавыя ўзнагароды робяць мяне маладзей, абавязваюць не старыцца, а працеваць! Працеваць! — такі мірны лозунг совецкіх людзей, якія нясуць шчасце і радасць усім людзям добраі волі.

У гэтых шчырых, сардэчных словах совецкай жанчыны адчуваецца сіла яе подзвігу, сіла подзвігу мільёнаў падобных ёй совецкіх людзей — працаўнікоў, барацьбітоў за мір.

Е. НАТАЛЫНА.



Першага кастрычніка пачаўся новы навучальны год у сетцы партыйнай асветы. На здымку: заняткі гуртка па вывучэнню гісторыі ВКП(б) у 28-й сярэдняй школе г. Мінска. Кіруе гуртком пропагандыст-педагог Е. Л. Сямёнаў (у цэнтры).

Фото Р. Марата (БЕЛТА).

# У ІМЯ ШЧАСЦЯ НАШЫХ ДЗЯЦЕЙ

Мы не хотим войны. Нам патрэбен мір для вялікіх спраў пабудовы комунізма, для нашага светлага шчаслівага будучага, і мы заваюем мір.

Падпіеваючыся пад Зваротам Сусветнага Совета Міру, мы становімся ў рады вялікай арміі барацьбітоў за мір. Гэтая армія маналітная, яе яднае адна ідэя — захаваць мір, не дапусціць войны.

Мы бязмежна верым у перамогу міру, бо за яго змагающа сотні мільёнаў людзей добрай волі. Яны загародзяць шлях войне, якую распальваюць англо-амерыканскія імперыялісты і іх наёмнікі. Даволі крыві, даволі слёз матаў, даволі бессэнсоўнай смерці маленьких дзяцей, жыщё якіх так дорага нам.

Нам, урачам-педыятрам, даверана самая вялікая каштоўнасць — здароўе совецкіх дзяцей. Вырасці здаровых, жыццерадасных будаўнікоў комуністычнага грамадства — пачэсная задача для нас. У нашай краіне створаны ўсе ўмовы для шчаслівага і радаснага дзяцінства. Мы хочам, каб нашы дзецы жылі яшчэ лепш. Мы хочам захаваць іх здароўе і пічастце, мы не хочам аддаваць іх бацькоў і матаў на забойства, мы хочам захаваць для іх свой дом, свой куток, сваю пасцель, сваю ласкавую маму і дарагога тату, мы хочам зберагчы іх ад хвароб.

Кожны з нас, стаўшы ў рады арміі міру, імкнецца быць яе дастойным салдатам. Мы ведаем, што лепшым укладам у справу барацьбы за мір з'яўляецца наша праца на карысць соцыялістычнай Радзімы. І мы аддаем ёй усе свае сілы.

Больш 30-ці год свайго працоўнага жыцця я аддала справе аховы здароўя нашых дзяцей і падрыхтоўкі кадраў дзіцячых урачоў. У нашай краіне створаны ўсе ўмовы для росту навукі, якая заклікана служыць народу. Я шчасліва адчуваю, што праца совецкіх медыцынскіх работнікаў з'яўляецца патрэбнай і пачэснай. Мы навучыліся змагацца за жыццё дзяцей і вырываць з рук смерці тысячи дзіцячых жыццяў. Совецкая навука ўзбройла нас новымі эфектыўнымі сродкамі для таго, каб захаваць жыццё і здароўе нашых дзяцей. Многія хваробы ўжо зусім не сустрэчаюцца ў нас, няма дзяцей з прыроджаным сіфілісам, няма малярыі, рэзка знізілася захворванне вострым інфекцыйнымі хваробамі — дыфтерый, корам і іншымі. Усё гэта стала магчымым дзякуючы нястомным клопатам партыі і юрады, дзякуючы самаадданай працы арміі медыцынскіх работнікаў, закліканых ахоўваць здароўе дзяцей.

Я працую ў вялікім калектыве медыцынскіх работнікаў дзіцячай установы. Паставіўшы свае подпісы пад Зваротам Сусветнага Совета Міру, нашы супрацоўнікі з энтузіазмам будуть змагацца за яшчэ больше зніжэнне захворванняў і смяротнасці дзяцей. Усе сілы, усе помыслы совецкіх людзей накіраваны на мірную працу ў славу свайї Радзімы.

Мір пераможа войну, таму што ў авангардзе сусветнай арміі барацьбітоў за мір ідзе Советскі Саюз, таму што гэтую армію вядзе вялікі сягаганосец міру таварыш Сталін.

Л. ЧАРНЫШКОВА,

заслужаны ўрач БССР, загадчык кафедры дзіцячых хвароб  
Віцебскага медыцынскага інстытута.

# Па нашай РЭСПУБЛІЦЫ

## ВІЦЕБСК

Віцебск — адзін з прыгажэйшых гарадоў нашай рэспублікі — фашысцкія захопнікі ператварылі ў суцэльныя руіны. Толькі некалькі дамоў захавалася ў цэнтры і не больш 10 процентаў жыллёвага фонда на ўскраінах. Прайшло не шмат часу. Воляй і натхнёной працай совецкіх людзей расцце новы, чудоўны горад.

Далёка за межамі рэспублікі славіца індустрыяльная магутнасць Віцебска. Тут працуе станкабудаўнічыя заводы імя Кірава і «Комінтарн», завод заточных станкоў, фабрикі «КІМ», «Сцяг індустрыялізацыі», «Чырвоны Кастрычнік».

За пасляваенныя гады выраслі новыя галіны прамысловасці. Пабудаваны дыванова-плюшавы камбінат, мэблевая фабрика, завод бытавых прыбораў, домабудаўнічы камбінат. Усе прадпрыемствы аснашчоны навейшай тэхнікай.

Няспынна паляпшаецца добрабыт насельніцтва. У строй уведзена каля 300 тысяч метраў жылой плошчы. Адноўлены і працуе 8 больніц, 6 поліклінік. На добраўпарадкаванне Віцебска за пасляваенныя гады выдаткована больш шасці мільёнаў рублёў.

Віцебск з'яўляецца адным з навуковых і культурных цэнтраў рэспублікі. У горадзе працуе медыцынскі, ветэрынарны, педагогічны, настаўніцкі інстытуты, два тэхнікумы, музичная школа, музычнае вучылішча, мастацка-графічная школа. Каля 1.500 чалавек вобласці трymalі ў гэтым годзе экзамены на атэстат сталасці.



Стаўшы на стаханаўскую вахту міру, комсамолка-кетлёнушчыца віцебскай фабрикі «КІМ» Надзея Дзямідава штодзённа выконвае заданне на 200—220 процентаў пры выдатнай якасці прадукцыі. На здымку: комсамолка Дзямідава за работай.

Фото Р. Карапёва (БЕЛТА).

# На нашай РЭСПУБЛІЦЫ

## БАБРУЙСК

З першых-жа дзён вызвалення вобласці ад фашистаў з небывалай энергіяй узяліся людзі за аднаўленне разбуранай гаспадаркі. За паслявенные гады толькі ў адным Бабруйску адноўлены хлебакамбінат, беладрэўны і фанерны цехі лесакамбіната, кандытарская фабрика «Чырвоны харчавік»; пабудаваны зусім новыя прадпрыемствы: камбінат будаўнічых матэрыялаў, завод будаўнічых дэталей, абутковая фабрика індывідуальнага пашыву, галоўны корпус горпромкамбіната. Значна пашырылі вытворчасць прамысловыя арцелі імя Крупскай, «Чырвоны тэкстыльшчык», «Першае Мая», «Швейпром», «Праца», «Трэцяя піцігодка».

Вялікай радаснай падзеяй для ўсёй вобласці было адкрыццё ў 1949 годзе настаўніцкага інстытута. У мінулым навучальном годзе ён даў школам рэспублікі 180 маладых настаўнікаў. Адноўлены ўсе зруйнаваныя школьнія будынкі. У адным толькі Бабруйску працуець 22 пачатковыя, сямігадовыя і сярэднія школы, 15 дзіцячых садоў, 6 яслі, дзіцячы школьні санаторый, дом піонераў і школьнікаў, абласная, гарадская і дзіцячая бібліятэка, многа клубаў, чырвоных куткоў, санаторый імя Леніна, аўтавакзал і многія іншыя культурныя і бытавыя ўстановы.

Расце з кожным годам жыллёвы фонд горада. Разрасліся пасёлкі гідроліznага завода і лесакамбіната. Новы прыгожы пасёлак вырас ля мэблевай фабрикі імя Халтурына. Вялікую дапамогу ад партыі і ўрада атрымліваюць індывідуальныя забудоўшчыкі.

У абласным цэнтры і па вобласці працуець дзесяткі новаадбудаваных медыцынскіх установ.

Вялікіх поспехаў дасягнулі калгасы вобласці, механізаваныя навейшымі сельскагаспадарчымі машынамі. Калгасныя палі даюць высокія ўраджай. У новай вёсцы выраслі і новыя людзі — Героі Соціялістычнай Працы, авалодаўшыя перадвой совецкай агратэхнікай.



Даярка соўгаса «10-годдзе БССР» (Любанскі раён Бабруйскай вобласці) комсамолка Яўгенія Лаганоўская за электрадойкай каровы-рэкардысткі «Гваздзікі», якая дае ў год звыш 7000 літраў малака.

Фото Г. Бегуна (БЕЛТА).

ФАКТЫ І ЛІЧБЫ

## КАЛГАСНІЦЫ НА ТРЫБУНЕ АКАДЭМІІ

УДЗЕЛЬНІКІ навуковай канферэнцыі з напружанай увагай сачылі за тым, як шчупленка круглатварая жанчына ў цёмнасінім касцюме з залатой зоркай на грудзях павольна ўходзіла на трывалу.

Агледзеўшы зал праніклівымі вачыма, Аляксандра Аляксандраўна Шаплыка пачала:

— Партыя і ўрад паставілі перад калгасамі нашай рэспублікі вялікую задачу: няспынна расшыраць пасеўныя плошчы пад кок-сагызам, павышаць ураджайнасць гэтай каштоўнейшай тэхнічнай культуры. Калгаснікі нашай сельгасарцелі «Чырвонае змена» Любанская раёна не шкадуюць сіл для таго, каб з гонарам выканана гэтую задачу. Першых поспехаў мы дасягнулі ў 1948 годзе, сабраўшы небывалы ў рэспубліцы ўраджай кок-сагызу. Многія нашы калгаснікі былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, а мне прысвоена званне Героя Соціялістычнай Працы за атрыманне 80 цэнтнераў карэнняў кок-сагызу з гектара на плошчы ў 6 гектараў.

— Нашы паказчыкі ўсё павышаліся. Калі ў 1949 годзе з 20 гектараў мы сабрали ў сярэднім па 35 цэнтнераў карэнняў, то ў 1950 годзе сярэдні ўраджай па калгасу ўжо склаў 52 цэнтнераў з гектара. Асобныя калгасніцы дабіліся яшчэ лепшых паказчыкаў. Домна Брагінец з поўгектара сабрала 46, Мар'я Брагінец з 0,40 гектара — 40 цэнтнераў карэнняў.

... Спакойна, упэўнена, нібы вопытны лектар, расказала Аляксандра Аляксандраўна аб работе каучукаводаў свайго калгаса. Яна ведала, што перад ёю сядзяць не свае калгаснікі, перад якімі яна выступала не раз, а акадэмікі і члены-карэспандэнты Акадэміі навук БССР, доктары і кандыдаты навук, людзі, што пранікаюць у глыбокія таямніцы прыроды, пераўтвараюць яе. Але гэта надавала ёй толькі ўпэўненасць: яны зразумеюць і тое, што ёй часам цяжка выказаць. І яна без запінкі выкладала перад вучонымі ўесь свой багаты вопыт наватара.

Гаворачы аб сабе, аб сяброўках-каучукаводах, аб усіх жанчынах свайго калгаса, Аляксандра Аляксандраўна нібы падводзіла вынікі 34-гадовай работы совецкай улады па выхаванию жанчыны ў свядомага, актыўнага тварца нашага жыцця.

Вучоныя ўважліва слухалі расказ знатнай каучукаводкі. Спецыялісты знаходзілі ў ім пацверджанне ўласных думак, правяралі правільнасць многіх сваіх навуковых палажэнняў. Навука і практыка зліліся ў адну магутную сілу, якая рухае нашу гаспадарку да новых і новых поспехаў.

— Пасеў праводзіцца двума спосабамі: гнездавым і шырокапалосным. Наш вопыт паказвае, што гнездавы спосаб лепшы. У 1950 годзе з шырокапалосных пасеваў мы сабрали ў сярэднім па 50 ц., а з гнездавых — па 55 ц з гектара. Гнездавы пасеў праводзім па методу акадэміка Лысенкі.

Крок за крокам дакладчыца раскрывала перад слухачамі методы работы калгасных каучукаводаў і давала навуковае аргументаванне кожнаму мерапрыемству.

Калі-б на гэтае паседжанне давялося трапіць вучонаму капіталістычнай краіны, ён ні за што не паверыў-бы, што так па-навуковаму глыбока і пранікліва можа гаварыць аб сваёй работе звычайная калгасніца, універсітэтам для якой было сама жыццё, совецкая рэчаіснасць. Ён не ў сілах быў-бы зразумець, чаму так нязмерна высока падняўся культурны ўзровень совецкай сялянкі.

Яшчэ больш збягтэжыўся-б буржуазны вучоны, убачыўшы на трывалу канферэнцыі загадчыцу свінафермы калгаса «1 Мая» Слуцкага раёна Вольгу Міхайлаўну Цыганову.\* Ні адна акадэмія капіталістычнай краіны не пусціла-б у свае сцены свінарку. А ў нас вучоныя з увагай слухаюць расказ свінаркі аб тым, як яна дабілася высокай прадуктыўнасці свінагадоўлі.

У Вольгу Міхайлаўны вялікі вопыт работы на ферме. З 1931 года яна працуе свінаркай. Яшчэ да Вялікай Айчыннай вайны вырошчвала ў год па 22 парасяці ад адной свінаматкі. Двойчы ўдзельнічала ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. За выдатныя паказчыкі атрымала малы сярэбранны медаль.



28 верасня закончыла работу расшираная сесія аддзяленія біялагічных, сельскагаспадарчых і медыцынскіх навук Акадэміі навук БССР з удзелам прадстаўнікоў навукова-даследчых устаноў брацкіх рэспублік, прысвечаная пытанням меліярацыі і сельскагаспадарчага асваення балот. На здымку — удзельнікі сесіі: акадэмік Іван Аляксандравіч Шараў, член-карэспандэнт Акадэміі навук Латвійскай ССР Ян Янавіч Бергман, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук БССР Іван Сциапянавіч Лупіновіч, дырэктар інстытута меліярацыі воднай і балотнай гаспадаркі Акадэміі навук БССР Браніслаў Браніслававіч Бельскі і Герой Соцыялістычнай Працы звеннівая калгаса «Чырвоная змена» Любанскага раёна Пелагея Іванаўна Галай.

Фото Ф. Чаховіча (БЕЛТА).

І вось гэтая салідная пажылая жанчына расказвае вучоным аб сваёй работе і работе сябровак. Яна валодае ўсімі якасцямі навагара.

Вольга Міхайлаўна падрабязна расказала аб складанні рацыёнаў, прыгатаванні корму, парадку скармлівання, дogleядзе за свіннямі.

Затым дакладчыца спынілася на селекцыйнай работе. Жывёлаводы калгаса «1 Мая» ўдзельнічаюць у выведзенні новай пароды беларускіх сальных свіней. Яе расказ аб методах адбору і гадоўлі свіней быў выслушан з асаблівой увагай. Вучоныя воплескамі выказвалі свою ўдзячнасць знатнай свінарцы рэспублікі за цікавыя даныя, якія яна прывяла ў сваім дакладзе.

Секцыя жывёлагадоўлі навуковай канферэнцыі заслушала таксама даклад звеннівой соўгаса «Станіславава» Героя Соцыялістычнай Працы Я. Е. Мялешчанка на тэму «Мой вопыт вырошчвання высокага ўраджаю кармавых карнеплодаў».

А праз некалькі дзён у Акадэміі навук БССР адбылася навуковая сесія па пытаннях меліярацыі і сельскагаспадарчага асваення балот. І зноў дакладчыкамі, побач з вучонымі, выступалі калгасніцы — Герой Соцыялістычнай Працы П. І. Галай з калгаса «Чырвоная змена» Любанскага раёна і С. П. Тарашкевіч з калгаса «Маяк соцыялізма» Рудзенскага раёна.

Так ператвараюцца ў жыццё слова нашага вялікага правадыра і настаўніка І. В. Сталіна аб навуцы: «Даныя шавукі заўсёды правяраліся практикай, вопытам. Навука, якая парвала сувязі з практикай, з вопытам, — якая-ж гэта навука?.. Навука таму і называецца навукай, што яна не прызнае фетышаў, не баіцца падняць руку на адъюнкту, стаroe і чутка прыслухоўваеца да голасу вопыту, практикі».

І калі памочнікамі вучоных аказаліся простыя сельскія жанчыны, якія сваёй працай правяраюць даныя навукі, то гэта лішні раз сведчыць аб тым, якія вялікія пераўтварэнні правяла ў вёсцы партыя большэвікоў за гады совецкай улады.

І. НОВІКАЎ.

## На нашай РЭСПУБЛІЦЫ

### БРЭСТ

Да совецкай улады Брэстчына была вядома як край бедных ураджаяў, непісьменнасці, суцэльных хвароб. Цяпер прамысловасць вобласці выконвае заказы вялікіх будоўляў комунізма, выпускае вялікую колькасць тавараў шырокага спажывання, якія ідуць па ўсім Савецкаму Саюзу.

Брэсцкая электрастанцыя забяспечвае энергіяй бліжэйшыя раёны. Селянін, які ведаў толькі лузыну ды капцілку, зараз карыстаецца электрычнасцю. За пасляваенныя гады ў раёнах вобласці пабудавана 12 электрастанцый.

Брэст стаў буйным культурным горадам рэспублікі. Ніколі тут не было вышэйшай навучальнай установы, а цяпер свой інстытут рыхтуе кадры педагогаў. Ніколі не было тут і тэатра. Павагай гледачоў карысталіся блукаючыя трупы і перасоўныя тэатры. І гэта не дзіва, бо ў горадзе былі толькі цэрквы, касцёлы, кабакі. Зараз тут вырас новы тэатр, які носіць імя Ленінскага комсамола Беларусі.

У раёнах пабудаваны больніцы; дзетвара ахоплена навучаннем. У вобласці працуе 786 пачатковых, сямігадовых і іншых школ, ёсць чыгуначны тэхнікум. Звыш 95 тысяч дзяцей рабочых, калгаснікаў і працоўнай інтэлігенцыі атрымліваюць адукцыю за кошт дзяржавы.

Моладь захапляеца фізкультурай. Для гэтага ёй створаны ўсе ўмовы. У Брэсце аbstаліяваны вялікі стадыён з бегавымі дарожкамі, валейбольнай і баскетбольнай пляцоўкамі, футбольным полем. Да паслуг юнакоў і дзяўчат дасканалы Палац фізкультуры.

У соцывіцтвічнай вёсцы жыццё становіца ўсё больш культурным. Больш 92 процентаў сялянскіх гаспадарак аў'ядналіся ў калгасы. У раёнах працуе 23 МТС, пабудавана больш 20 цагельных заводаў.

Ад ранейшай цёмнай Брэстчыны не засталося і следу.

# СТАРШЫНЯ КАЛГАСА

ШЫРОКА раскінулася палі ўзбуйненага калгаса імя Молатава Несвіжскага раёна Баранавіцкай вобласці.

Калгас яшчэ малады, але стаў ужо мільянерам.

Пасляхова вядуцца ўсе сельскагаспадарчыя работы, заканчваецца трохгадовы план развіцця жывёлагадоўлі. Калгас першым у раёне разлічыўся з дзяржавай па хлебапастаўках.

Гаспадарка тут шматгалінная: паліводства і жывёлагадоўля, гародніцтва і садоўніцтва, ільнаводства і травасеянне. І ўсім гэтым кіруе комуністка Феадосія Дэмітраўна Шаніна. На першы погляд ціхая і спакойная, яна на самай справе з'яўляецца энергічным, ініцыятыўным і разумным кіраўніком.

Прыняўшы ў свае руکі самы пасрэдны калгас, яна за кароткі час дабілася таго, што ён стаў лепшым у раёне.

Феадосія Дэмітраўна ўважліва сочыць за дзейнасцю брыгадзіраў. Прадастаўляючы ім самастойнасць, строга кантралюе.

Вось яна запрасіла на гутарку брыгадзіраў П. Камлача і М. Вальчыка.

(На здымку 1—брыйгадзіры запісваюць парады і ўказанні старшыні).

У калгасе ўведзен шматпольны севазварт, які забяспечыў ураджай збожжа звыш планавага. Жывёлагадоўчыя фермы маюць удастатку кармоў. Прадуктыўнасць жывёлы значна вырасла. Сёлета калгас здаў дзяржаве 30 тон малака звыш плана і за выручаныя грошы купіў аўтамашыну. Гэты дзень быў асабліва радасны.

(На здымку 2—група калгаснікаў су-



стракае аўтамашыну. Тав. Шаніна вітае калгаснага шафёра тав. Кадзевіча).

Вялікія прыбылкі мае калгас ад саду, які займае плошчу ў 23 гектары. Сёлета ён дасць звыш 200 тысяч рублёў. У плодагадавальніку выращчаны саджанцы яшчэ на 18 гектараў саду.


(На здымку 3—калгасніца Клава Дэмітрыева за зборам познай антонаўкі).

У калгасе ідзе вялікае будаўніцтва. Для захавання пагалоўя жывёлы і калгаснага добра патрэбны добрыя памяшканні. За некалькі месяцаў калгаснікі пабудавалі канюшню, крыты ток і два свірны (адзін з іх тыповы на 300 тон збожжа), дом для прайўлення калгаса. Заканчваюць будаўніцтва двух канюшань, ста-

лярна-цялярнай рамонтнай майстэрні, кузні і тыповага кароўніка на 132 галавы.

Калгас імя Молатава яшчэ толькі пачынае разгортваць сваю гаспадарку, але наперадзе ў яго вялікая будучыня. І першыя паразкі яе ўжо ў наяўнасці.

Фотанарыс С. НАПЕЛЬКІ.



# Па нашай РЭСПУБЛІШЫ

## ГРОДНА

Гродна — адзін з буйных прамысловых цэнтраў рэспублікі.

Пры панах была тут скураная, табачная саматужная вытворчасць. Усе работы вяліся ўручную. Рабочыя за міэрную плату ад цямна да цямна гнулі спіну на гаспадароў. А за варотамі фабрык чакалі работы сотні беспрацоўных.

Нельга пазнаць Гродзеншчыны зараз. У вобласці выраслі дзесяткі новых прадпрыемстваў. Краса і гонар усёй вобласці — тонкасуконны камбінат, Скідэльскі цукровы завод, табачная фабрика, скураны завод, абутковая, швейная фабрикі, велазавод, завод харчовых канцэнтратоў, буйнейшы цвіковы завод, Гродзенскі вапнавы і шмат іншых.

Прамысловая прадукцыя вобласці складае процентаў усёй прамысловай прадукцыі рэспублікі.

У вобласці два інстытуты — сельскагаспадарчы і педагогічны, шырокая сетка навучальных і медыцынскіх устаноў.

Совецкі горад Гродна зусім не падобны на той, у якім гаспадарылі паны і фабрыканты.

Совецкая навізна відаць ва ўсім: калгаснае жыццё прыйшло на змену бядняцкай вёсцы. На палях працују трактары, камбайны, якіх раней не ведалі сяляне. Па шырокіх прасторах лецаца вясёлая песня. Калгасы асвоілі новую культуру — цукровыя буракі, паспяхова вырошчваюць табак, лён.

## БАРАНАВІЧЫ


Вялікіх поспехаў пад кірауніцтвам комуністычнай партыі дабіліся ў пасляваенных гады працоўныя Баранавіцкай вобласці. Далёка ўперад пайшлі прамысловасць, сельская гаспадарка і культура.

У Баранавічах пабудаваны мотарамонтны і ремонтна-механічны заводы, абутковая і швейная фабрикі, завод будаўнічых дэталей і іншыя прадпрыемствы; у Ляхавічах — кансервавы завод; у Навагрудку — швейная і трыватажная фабрикі; рэканструяваны шклозавод «Нёман»; у Новамышскім раёне пабудаваны торфабрыкетны завод, у раёнах адноўлена мясцовая прамысловасць.

Выпуск валавой прадукцыі ў 1950 годзе склаў 191,7 процента к 1940 году. Больш як удвая супроць 1946 года вырасла сярэдняя заработка плата рабочых і служачых.

Сялянства вобласці моцна стала на калгасныя шляхах. Велізарную дапамогу аказвае калгасам дзяржава. У вобласці створана 25 МТС. У 6,5 раза ўзрасла магутнасць трактарнага парка. Толькі ў мінулым годзе калгаснае сялянства атрымала на электрыфікацыю і іншыя патрэбы больш як 12 мільёнаў рублёў крэдыту.

Велізарныя сродкі адпускае дзяржава на культурна-бытавыя патрэбы насельніцтва. На гэтыя мэты за пяцігоддзе выдаткована больш як поўмільярда рублёў. У вобласці за пяцігоддзе створана 935 школ, працуе настаўніцкі інстытут, 8 сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў.



Група лепшых работніц Скідэльскага цукровага камбіната.  
На здымку (злева направа): комсамолкі Антаніна Уткевіч, Мар'я  
Міхайлова, Ніна Сант.  
Фото К. Якубовіча.

## НАМ ПАТРЭБЕН МІР

БОЛЬШАХ трох гадоў праслужыла я ў радах Савецкай Арміі, у войсках проціпаветранай абароны. А як толькі скончылася вайна, дэмабілізавалася і адразу пайшла вучыцца ў інстытут.

І вось я зменны інжынер на 1-м беларускім цукровым заводзе.

Праца і наш вялікі калектыв захапляюць мяне. Усе мы заняты адной высокароднай справай: даць як мага больш па колькасці і лепш па якасці прадукцыі нашай краіне, нашаму народу. А для гэтага нам патрэбен толькі мір.

Зараз у нас ідзе апошняя падрыхтоўка да пуску завода пасля ремонту. Вялікі ўклад у гэту адказную справу ўнеслі жанчыны, якія складаюць у нас каля 70 процентаў.

Комсамолка Елізавета Жураўлёва ў першы сезон працавала на станцыі выпаркі. Разам з Мар'яй Міхайлувай яна рамантавала сваю станцыю. Іх работу камісія прыняла з адзнакай «выдатна».

Варшчыца цукру Федарэнка Ульяна рамантавала вакуумапараты, выконваючы дзённыя нормы на 150 — 170 процентаў.

На сходзе, прысвечаным збору подпісаў пад Зваротам Сусветнага Совета Міру, яны абвязаліся ўзняць свае вытворчыя паказчыкі да 170 процентаў.

Лепшая сатуратчыца комсамолка Ніна Сант, падпісваючыся пад Зваротам, сказала:

«Я ўласнымі вачыма бачыла ўсе жахі вайны. У фашысцкім лагеры пакутнай смерцю загінуў мой брат. Я не хачу, каб майму маленъкаму сыну, каб мільёнам такіх дзяцей давялося ўбачыць і перанесці тое, што перанеслі совецкія дзеці ў мінулую вайну. У адказ на прошукуі англоамерыканскіх падпалышчыкаў новай вайны я абвязываюся працаваць яшчэ лепш. Нам, людзям вольнай краіны Советаў, патрэбен мір, а не вайна».

Сваё слова нашы рабочыя пацвярджаюць самаадданаю працай. Комсамолкі Надзея Супрон, Раіса Будрыца і Раіса Дзянішчык, як і абяцалі, wykonваюць нормы на 165 процентаў.

Мірна жыць, самааддана працаваць, радавацца поспехам роднай краіны, ведаючы, што ў іх ёсьць і твой уклад, — адзінае жаданне кожнага совецкага грамадзяніна.

К. КРЫЛОВА,  
зменны інжынер 1-га беларускага  
цукровага завода.

ФАКТЫ і ЛІЧБЫ

# НА ВЯЛІКАЙ БУДОУЛІ КОМУНІЗМА

НЯДАУНА было апублікавана падавленне, якое напоўніла рэдасцю сэрцы совецкіх людзей: вялікая руская рака Дон панесла свае веды па новаму руслу. Слаўны будаўнікі Волга-Данскага канала атрымалі буйную вытворчую перамогу, закончыўшы будаўніцтва першай чаргі Цымлянскага гідроузла. Ужо к канцу бягучага года будзе закончана гэтае грандыёнейшае збудаванне сталінскай эпохі, а вясной запоўніца гіганцкі катлаван, і на геаграфічнай карце Совецкага Саюза паявіца новае мора — Цымлянскае водасховішча, створанае рукамі нашага народа. Караваны вялікагрузных параходаў будуць габіць рэгулярныя рэйсы з Волгі ў Дон і назад па новаму каналу, пабудаваному па ініцыятыве таварыша Сталіна.

Вякамі марылі рускія людзі аб злучэнні найвязлікшых рэк — Волгі і Дона. За апошнія стагодзі перадавыя вучоныя Расіі распрацавалі не мала праектаў будаўніцтва Волга-Данскага канала, але ажыццяўвіць іх ва ўмовах царскага самадзяржаўя было немагчыма. Толькі совецкі лад, які адкрыў бязмежныя прасторы для няспыннага і хуткага росту прадукцыйных сіл, можа выграшаць і паспяхова выграшае такія грандыёнейшыя задачы.

Будаўніцтва Волга-Данскага канала пачалося па ўказанию таварыша Сталіна ўпгэ да Вялікай Айчыннай вайны. Вераломны напад гітлераўскай Германіі на нашу Радзіму часова спыніў будаўніцтва. Але і ў грозныя гады вайны па ўказанию таварыша Сталіна вяліся праектныя работы. У 1948 годзе будаўніцтва канала аднавілася. Яно павінна было завяршыць велізарныя работы па рэканструкцыі і будаўніцтву суднаходных шляхоў, якія злучаюць Белае, Балтыйскае і Каспійскае моры з Азоўскім і Чорным, і разам з тым выграшаць задачу арашэння і абваднення засушлівых і поўпустынных земель Растоўскай і Сталінградской абласцей.

Па расценку совецкага ўрада будаўніцтва канала павінна было закончыцца ў 1953 годзе. Аднак паспяховае выкананне пасляваеннай сталінскай пяцігодкі, забеспечэнне будаўніцтва павейшымі высокапрадукцыйнымі машынамі, працоўны гераізм будаўнікоў дазволілі значна скраціць тэрміны работ. У канцы мінулага года Совет Міністраў Саюза ССР прыняў расценне аб скрачэнні тэрмінаў будаўніцтва на два гады. Збудаванне канала павінна быць закончана к канцу бягучага года з тым, каб вясной будучага года па каналу быў адкрыты рэгулярны рух суднаў і пачата арашэнне зямель Растоўскай і Сталінградской абласцей.

Каб паспяхова выканаць гэтую задачу, будаўнікі Волга-Данскага канала павінны справіцца з гіганцкім аб'ёмам работ. Канал будзе мець у даўжыню 101 кілометр. На ім будзе пабудавана 13 шлюзаў, тры плаціны, насосныя станцыі, прыстані, масты і іншыя збудаванні. У раёне станцыі Цымлянскай будуецца плаціна агульнай даўжынёй у 13,3 кілометра, якая створыць рэгулюючее водасховішча аб'ёмам у 12,6 мільярда кубічных метраў вады. Тут будуць пабудаваны два суднаходныя шлюзы, рачны порт, магістральныя чыгуначныя і шасейныя пераходы па плаціне. На плаціне будуецца гідроэлектрастанцыя магутнасцю ў 160 тысяч кіловат. Яе энергія будзе выкарыстана на забеспечэнне раёнаў арашальнага земляробства і на прамысловыя патрэбы.

Цяжка пераацаніць народнагаспадарчае


значэнне гэтай вялікай будоўлі комунізмская злучае Волгу з Донам. Волга — буйнейшая водна-транспартная артэрыя вецкага Саюза. З вярху Камы, з Волгі, Вяткі і іншых шматлікіх раёнаў Волгі сплаўляеца ўніз лес. Уверх Волзе перавозяцца бакінская нафта, бікунчакская соль, горкаўскія аўтамашыны, сталінградскія трактары, балахнінская піща і многія іншыя прадукты прамысловых цэнтраў, размешчаных у басейне Волгі. Многія з іх перагружаюцца ў чыгуначныя вагоны і адпраўляюцца на Украіну Сярэднюю Азію, што значна тармозіць пасяўніцтва грузаў і падаражает іх перавозкам. З завяршэннем будаўніцтва Волга-Данскага канала многія грузы пойдуть пры дадатковым шляхам да месца прызначэння. Будуецца просты шлях з Волгі ў Азоўск і Чорнае моры. Белае, Балтыйскае і Каспійскае моры будуть звязаны з Азоўск і Чорным. Калі закончыцца будаўніцтва Галоўнага Туркменскага канала, да гіганцкай воднай сістэмы далучыцца і сярэднеазіяцкое Аральскае мора. І тады сталіца наша Радзімы — Масква стане портам більшай Бавоўна, вырашаная на палях Сярэдняй Азіі, без перавалак, пры дадатковым шляхам будзе дастаўляцца ў Ленінград і Галоўнаму Туркменскому каналу, Каспійскому мору, Волзе, Марыінскай воднай сістэме і Неве, а плыты з камскім лесом пойдуть у стэпавыя раёны Украіны і Волзе, Дону, Азоўскому і Чорнаму морам.

Будаўніцтва Волга-Данскага канала мае велізарнае значэнне для ўздыму сельскай гаспадаркі. На ўрадлівых глебах ніжнедонскіх, сальскіх і манычскіх стэпах (раз у трох — чатыры гады) ад заходу да вострава Аксай амаль зусім гінуць ураджай. Напоеныя волга-данскай вадой, ажывуць гэтыя стэпы і будуть даваць нябачаныя да гэтага часу ўраджай бавоўны, рысу, пшаніцы, вінаграду. З Цымлянскага водасховішча

На будаўніцтве Куйбышэўскай ГЭС.

Тысячы магутных самазвалаў Мінскага аўтамабільнага завода працуяць на вялікіх сталінскіх будоўлях. На здымку: мінскія самазвалы на адвале грунту ў Жыгульёўскіх гарах.

Фото В. Лупейкі (БЕЛТА).



На будаўніцтве Цымлянскага гіравузла 20 верасня 1951 года. На здымку: момант падняцця заслонак першых двух донных адтулін у заснаванні водазліўной плаціны і пуску вод Дона праз водазліўную плаціну Цымлянскай ГЭС.

Фото С. Крапіўніцкага


пойдзе вялікі арашальна-абваднільны канал, які стане асновай арашэння 600 тысяч гектараў і абваднення аднаго мільёна гектараў зямлі ў Растоўскай вобласці. Акрамя таго, будзе арошана 150 тысяч гектараў і абводнена калі аднаго мільёна земель Сталінградской вобласці. На арашаемых землях ураджайнасць пшаніцы павысіцца да 35 — 40 цэнтнераў, бавоўны-сырца — да 20 — 25 цэнтнераў, рису да 40 — 50 цэнтнераў з гектара.

Арашэнне і абвадненне засушлівых земель расшырыць кармавую базу калгасаў і соўгасаў, што дазволіць значна павялічыць пагалоўе буйнай рагатай жывёлы і павысіць яе прадуктыўнасць. У Растоўскай і Сталінградской абласцях у некалькі раз узрасце пагалоўе свіней, авечак, птушкі. Вытворчасць малака, масла, мяса і воўны павялічыцца ў два — трох разы.

Для будаўніцтва Волга-Данскога канала і арашэння толькі першых ста тысяч гектараў зямлі патрабуецца гіганцкі аб'ём працэсных работ. Толькі земляных работ неабходна выкананы 164 мільёны кубічных метраў, бетону і жалезабетону паклассі 2 мільёны 860 тысяч кубічных метраў.

Выкананне такога аб'ёму работ у краткія тэрміны магчыма толькі ў нашай совецкай краіне. Совецкая соцыялістычнае прамысловасць забяспечвае будаўнікоў самымі навейшымі высокапрадукцыйнымі механізмамі — магутнымі крочачымі экскаваторамі, землясосамі, якія замяняюць працу тысяч людзей.

У збудаванні Волга-Данскога канала, як і іншых будоўляў комунізма, прымасе ўздел уся наша краіна, увесе совецкі народ. Працоўныя Совецкай Беларусі таксама ўносяць свой уклад у агульнанарадную справу будаўніцтва канала. Магутныя са-мазвалы, выпушчаныя мінскімі аўтамабільбудаўнікамі, карыстаюцца добрай славай у будаўнікоў канала. Яны аказваюць ім значную дапамогу ў выкананні адказных задач, паставленай партыяй, урадам і асабістамі таварышамі Сталінімі аб завяршэнні будаўніцтва канала к канцу 1951 года. Беларускі народ забяспечвае будоўлю разнымі матэрыяламі і станкамі. Кожны совецкі патрыёт лічыць для сябе вялікім гонарам прыняць удзел у гіганцкіх будоўлях комунізма, якія прымнажаюць



сілу і магутнасць нашай любімай соцыялістычнай Радзімы.

Пасляховае збудаванне вялікіх будоўляў комунізма з'яўляецца яркай дэманстрацыяй поўнай перавагі совецкага грамадскага ладу над ладам капиталістычным. Ніводнай капиталістычнай краіне не пад сілу такія тэмпы і такі размах будаўнічых работ. Так, напрыклад, ЗША і Канада будавалі гідраэлектрастанцыю Бахарніца на рацэ Св. Лаўрэнція больш 16 год. Сорак год у ЗША вялася шуміха вакол гіразбудавання Боулдер-Дэм на рацэ Каларадо, але і да апошняга часу гэтая будоўля не ўведзена ў эксплаатацыю на поўную магутнасць. На працягу 35 год амерыканцы не могуць закончыць будаўніцтва гіравузлоў на рацэ Тэнесі.

Звыш 34 год працягвалася будаўніцтва

Панамскага канала; плаціна на рацэ Ніл будавалася 70 год.

Совецкі народ, кіруемы большэвіцкай партыяй, пасляхова ажыццяўляе геніяльныя сталінскія план пераўтварэння прыроды. Будаўніцтва Куйбышэўскай, Сталінградской і Кахоўскай гідраэлектрастанцыі, Волга-Данскога, Галоўнага Туркменскага, Паўднёва-Украінскага і Паўночна-Крымскага каналаў намнога павялічыць індустрыяльную магутнасць нашай дзяржавы, будзе садзейнічаць далейшаму магутнаму ўздыму соцыялістычнай сельскай гаспадаркі, стварэнню багацця прамысловых тавараў і прадуктаў харчавання, з'явіцца важным крокам па шляху будаўніцтва комунізма.

Н. ФЕДАРАЎ.

# Па нашай РЭСПУБЛІШЫ

## ПІНСК

Піншчына — край непраходных балот і бясконцых лясоў. Глухім захалусцем была яна пры самадзяржаўнай Расіі і белапольскіх панах.

12 год назад Пінская вобласць уліася ў адзіную сям'ю совецкіх нарадаў.

I дзівосныя змены адбыліся ў вобласці за гэты час. З першых-жа дзён была праведзена нацыяналізацыя буйнай прамысловасці. Звыш аднаго мільёна гектараў памешчыцкіх і кулацкіх земель, дзесяткі тысяч галяў буйнай рагатай жывёлы былі пераданы совецкай уладай сялянству.


На калгасных загонах чуцен зараз рокат матораў трактараў і камбайнаў. Малатарні, жняяркі, касілкі амаль выціснулі цеп, серп і касу. У вобласці створана 25 МТС.

Шырока разгарнулася прамысловае будаўніцтва. На месцы саматужных прадпрыемстваў выраслі заводы, абсталяваныя навейшай тэхнікай. Каштоўныя пароды лесу апрацоўваюцца на фанерным і дрэваапрацоўчым заводах. У Століне вырас буйнейшы завод агнетрывалай цэглы. Ноўы толевы завод забяспечвае сваёй прадукцыяй усю рэспубліку.

Пінск — партовы горад. Па суднаходных рэках — Піне, Ясельдзе, Прыпяці — бясконцай істужкай ідуць плты з лесам для будаўніцтва Каходзкай гідраэлектрастанцыі. Пінская лесарубы спаборнічаюць за звышпланавыя кубаметры. Iх дэвіз: «Дадзім больш лесу вялікім будоўлям комунізма!».

Справдеку над балотамі Піншчыны рассцілаўся сівы туман, цягнула сырасцю, гніллю. Балоты былі рассаднікам хвароб. У выніку вялікіх меліярацыйных работ у багны адваявана каля пяці тысяч гектараў, якія даюць ужо багатыя ўраджай кок-сагызу, пшаніцы.

Шырокі размах набыло культурнае будаўніцтва. Адчыніліся Дамы культуры, хаты-читальні, бібліятэкі. Увайшлі ў быт книга, радыё, кіно, газеты, часопісы.



Беларускі лес ідзе для патрэб прамысловасці і новабудоўляў краіны.

На здымку: эшалон ганцавіцкага лесу (Пінская вобласць).

Фото К. Якубовіча.

## ЗА МІР, ЗА ЖЫЦЦЁ

Чытака нашага часопіса Ганна Шах з вёскі Лязневічы Баранавіцкай вобласці просіць расказаць, як жанчыны капіталістычных краін змагаюцца за мір. Здавальняем яе просьбу.

Яшчэ не сцерліся ў памяці народаў жахі мінулай вайны, бяды і няшчасце, пакуты і слёзы, а мільянеры з-за акіяна імкнуща развязаць новую, яшчэ больш крывавую бойню.

У імя ажыццяўлення сваіх вар'яцкіх планаў — сусветнага панавання — амерыканскі імперыялізм траціць велізарныя сумы на выраб смертаноснай зброі, спяшаецца ўзнавіць ваенную прамысловасць у Захоўнай Германіі і Японіі, вядзе адкрыту вайну ў Карэі.

Другі ўжо год льеца няянная кроў карэйскага народа. У крывавым полымі гінуць, пакрываюцца попелам гарады і сёлы, у пустыні ператвараецца прыгожая, квітнеючая краіна.

Бойню ў Карэі імперыялісты імкнуща ператварыць у трэцюю сусветную вайну. Але простыя людзі не хочуць прыносіць у ахвяру крывасмокам свой лёс, жыщё сваіх дзяцей, свае мірныя ачагі. Усё большая колькасць працоўных свету пачынае разумець, у чыліх інтэрэсах рыхтуеца вайна. Працоўныя капіталістычных краін адчуваюць увесе цяжар ваеннай падрыхтоўкі на сваіх плячах: растуць асігнаванні на выраб смертаноснай зброі, скарачаецца выпуск прадметаў першай неабходнасці. Яны пачынаюць глыбей разумець мудрыя слова таварыша Сталіна: «Мір будзе захаваны і ўмацаваны, калі народы возьмуць справу захавання міру ў свае рукі і будуць адстойваць яе да канца».

Расце і шырыца рух прыхільнікаў міру ва ўсім свеце. Вялікай і актыўнай сілай у гэтym руху з'яўляюцца жанчыны. Яны не забылі аб страчаных мужах і дзецих, аб гестапаўскіх засценках, аб ганьбе фашысцкага рабства, аб голадзе і галечы, аб неймаверных пакутах, перажытых у сувязі з вайной.

91 мільён жанчын з 60 краін свету, незалежна ад маёмаснага стану, колеру скуры і веравызнання, аб'ядналіся ў Міжнародную дэмакратычную федэрацыю жанчын для свяшчэннай барацьбы за мір ва ўсім свеце, за чэсць і незалежнасць сваіх нарадаў.

Шэсць год МДФЖ вядзе нястомную барацьбу за мір. МДФЖ змагаўся супроты крывавага тэрору ў Грэцыі, патрабавала ліквідацыі фашысцкага рэжыму ў Іспаніі, аказвае дапамогу дэмакратычнаму руху за адзінную міралюбівую Германію. МДФЖ патрабуе спыніць вайну ў В'етнаме, Інданезіі і іншых каланіяльных краінах, забараніць прымяненне атамнай энергіі ў ваенных мэтах, скараціць узбраенне. Адной з першых далучылася яна да Стокгольмскай Адозвы, была ініцыяタрам склікания міжнародных кангрэсаў прыхільнікаў міру.

Вялікую паслугу міру аказала МДФЖ у справе выкрыцця зверскіх злачынстваў амерыканскіх агрэсараў у Карэі. Камісія жанчын з розных краін свету на чале з канадкай Норай Род знаходзілася ў Карэі з 16 па 27 мая. Камісія пабывала ў зруйнаваных амерыканцамі гарадах, бачыла начыненны гаручай вадкасцю бомбы-балоны, якімі амерыканцы знишчыаюць збожжа карэйскіх сялян, вышальваюць лясы, забіваюць мірных жыхароў. Камісія пераканалася ў нечуваных зверствах амерыканскіх ваенных злачынцаў, жорстка асудзіла іх і паставіла сваёй мэтай расказаць аб гэтym усяму свету.

— У Карэі няма ні аднаго горада, або хоць-бы вёскі, якія-б не былі разбураны, — расказвае член камісіі англічанка Моніка Фелтон. — Амерыканцы бамбардыруюць не толькі ўжо разбураныя гарады і сёлы, але адкрытыя мясцовасці і палі, на якіх працуяць сяляне.

У звярынай няяніцы амерыканцы змятаюць усё на сваім шляху. З паветра кідаюць міны запаволенага дзеяння, каб як мага больш забіць мірных людзей. Пры адступленні з горада Хэчжу правінцыі Хванхэ, расказваюць члены камісіі, амерыканскія салдаты загналі мірнае насельніцтва ў мора і там расстралілі. У горадзе было знайдзена 16 тысяч трупаў жанчын і дзяцей. Стрэліўшы ў цяжарную жанчыну, амерыканскія салдаты другім выстралам забілі дзіця ў яе чэраве. У раёне Анек амерыканцы спалілі некалькі сот жанчын у сараі. Жорстка здзекаваліся над

23-гадовай Кін Пі Лі за тое, што яе муж быў салдатам Народнай арміі. Амерыканцы прымушалі Кін Пі Лі кінуць у канал яе двухгадовага сына. Не вытрымаўшы здзекаў, няшчасная кінулася ў воду разам з сынам.

Жанчыны Карэі падняліся на свяшчэнную барацьбу супротив амерыканскіх інтэрвентаў.

Документы аб зверствах амерыканцаў у Карэі камісія накіравала ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый.

МДФЖ заваявала вялікі аўтарытэт сярод жанчын усяго свету. Цвёрдая воля да барацьбы за мір, за захаванне жыцця дзяцей узмадніла мужнасць і бясстрашила жанчын розных краін свету. Барацьба жанчын Францыі супротив адпраўкі зброй ў В'етнам перарасла ў міжнародны рух супротив вырабу і перавозкі ўзбраенняў.

Уесь свет абляцела вестка аб герайчным учынку Раймонды Дзіен—простай францужанкі з гарадка Тур. 23 лютага 1950 года яна кінулася на рэйкі, каб затрымаць поезд з танкамі. Дзяўчыну арыштавалі. Але ні 10-месячнае праўыванне ў адзіночнай камеры, ні пагрозы, ні здзекі не зламалі волі палымянай патрыёткі змагацца за мір. На судзе яна заяўвала:

— Я змагалася і буду змагацца супротив вайны. Я признаю, што ўдзельнічала ў спыненні поезда з танкамі. Я прышла туды сама, я зрабіла тое, што мне падказвала маё сумленне.

З турэмных засценкаў Раймонду Дзіен вырвалі мільёны людзей, аўяднаных адным гарачым імкненнем да міру. Барацьба за ёсць вызваленне вялася не толькі ва Францыі, але і ў іншых краінах. У дзень вызвалення з турмы, 24 снежня 1950 года, Раймонда Дзіен выступіла на мітынгу ў сваім горадзе.

— Сябры, — заклікала яна, — мы павінны зрабіць усё, што трэба зрабіць, каб перашкодзіць вайне.

Больш года праўыла ў зняволенні славная дачка бразільскага народа Эліза Бранко. Яе арыштавалі за тое, што ў час ваеннага параду ў Сан-Пауло яна заклікала салдат не ехаць ваяваць у Карэю. У словах «Мы не хочам новай арміі сірот, разбураных ачагоў і слёз матаў!» Эліза выказала думкі ўсяго бразільскага народа. Магутная хвала пратэсту ў абарону Элізы Бранко дапамагла бразільскому народу вырваць яе з турэмнага засценку. Цяпер яна зноў у першых радах барацьбітоў за трывалы мір.

Вялікі ўклад у справу міру сваім высокародным служэннем народу ўносіць палымянай французскай патрыёткі Эжэні Катон.

У 1945 годзе Эжэні Катон была выбрана старшыней Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын. З того часу яе імя для ўсіх жанчын свету служыць палымянім заклікам да барацьбы за мір і дэмакратыю. Эжэні Катон прысуджана Міжнародная сталінская прэмія «За ўмацаванне міру паміж народамі».

Міжнароднай сталінскай прэміі ўдастоена старшыня Дэмакратычнага жаночага саюза Карэі Пак Дэн Ай, якая ўсё свядомае жыццё прысвяціла барацьбе за незалежнасць свайго народа. У вызваленай Карэі яна была адным з вядучых арганізатораў народнай асветы і культуры. І цяпер, у дні цяжкіх выпрабаванняў, Пак Дэн Ай аддае ўсе свае сілы і талент справе арганізацыі і згуртавання карэйскіх жанчын на рашучаю барацьбу з амерыканскімі агрэсарамі.

Міжнароднай сталінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі» ўдастоена і Сун Цзін-лін, імя якой непарыўна звязана са шматгадовай барацьбой кітайскага народа за сваю свободу і незалежнасць. Сваю грамадскую і палітычную дзейнасць Сун Цзін-лін пачала яшчэ ў 1915 годзе. Народ высока ацаніў яе заслугі і пасля ўстанаўлення Кітайскай Народнай Рэспублікі выбраў намеснікам старшыні Цэнтральнага народнага ўрада. Сун Цзін-лін вядзе вялікую грамадскую і дзяржаўную работу. Яна ў першых радах барацьбітоў за мір. На Другім Сусветным кангрэсе прыхільнікаў міру яна выбрана членам Сусветнага Совета Mіру.

Жанчыны-маці Францыі, Італіі і іншых краін добра ведаюць, што насяе з сабой вайна. Яны не хочуць, каб іх дзяцей спаткаў лёс карэйскіх сем'яў.

Нядаўна жанчыны Францыі падрыхтавалі грандыёзны мітынг у Парыжы. На мітынг сабралася 100 тысяч дэлегатаў, якія атрымалі

# На нашай РЭСПУБЛІЦЫ

## ПОЛАЦК

Полацк — адзін са старажытнейшых гарадоў старой Русі. Сабор, Кадэцкі корпус і іншыя будынкі — помнікі старасветчыны — стаялі многа сот год, але фашисты зруйнавалі і іх. Ад горада засталіся груды камення ды шчебеню.

Прайшло сем год з дня вызвалення — і Полацка не пазнаць. Адноўлена гарадская электрастанцыя. Працуюць школы, дзіцячыя ўстановы. Выраслі новыя будынкі абкома партыі, аблвыканкама, больніцы.

У вобласці даўно ўжо німа ніводнай зямлянкі. Насельніцтва атрымала 300 тысяч квадратных метраў жылой плошчы.

Горад жыве поўнакроўным жыццём. Працуюць металапрацоўчы, ільноапрацоўчы, цагельны заводы, кінотэатры, высажаны тысячи дрэў.

Полацкая вобласць дзе высокія ўраджаі ільну. Яго пасевы складаюць адну пятую частку пасеваў ільну па рэспубліцы. Мясцовы лён-даўгунец славіцца па ўсяму Савецкаму Саюзу.

Многія калгасы электрыфікаваны. У вобласці трох буйных міжкалгасных электрастанцыяў. У Ветрыне і Ушачах — магутнасцю па 350 кіловат. Хутка ўвойдзе ў строй Браслаўская электрастанцыя. Заходнія раёны вобласці поўнасцю калектывізаваны.

Полацк устае з руін, мацнее гаспадарка вобласці.



Будынак дзіцячых яслей у Полацку.

Фото Г. Ткачэнкі.

## МАЛАДЗЕЧНА

Партыя і ўрад праяўляюць настомныя клопаты аб добрачынні народу. Па Маладзечанскай вобласці выдаткі на народную асвету павялічыліся ў параўнанні з 1946 годам з 39,2 мільёна рублём да 78.994.000 рублём. За апошнія пяцігоддзе асігнаванні на ахову здароўя павялічыліся амаль у два разы. З 1944 года многадзетным і адзінкам маці выплачана больш 60 мільёнаў рублём. Выдаткі на соціяльна-культурныя мерапрыемствы ў мінулым годзе склалі звыш 100 мільёнаў рублём, амаль удвая больш, чым у 1945 годзе.

# На нашай Рэспубліцы

## ПАЛЕССЕ

Звыш 21 тыс. кв. кілометраў займае тэрыторыя сучаснай Палескай вобласці. Прывідна шчодра адкрыла гэты край. І ўсё-ж у дарэволюцыйны час быў ён самым глухім і адсталым закуткам царскай Расіі.

Не пазнаць яго ў наш час. Пры совецкай уладзе адбыліся тут велізарныя змены як у эканоміцы і культуры края, так і ў добрабыце працоўных.

Узніклі зусім новыя галіны прамысловасці, аб якіх раней ніхто і марыць не мог: торфзаводы, электрастанцыі, дрэваапрацоўчыя заводы, вытворчасць лесахімічных прадуктаў. На поўную магутнасць працуець швейныя і абутковыя прадпрыемствы.

Мазырскі камбінат дае высокаякасныя піламатэрыялы сталінскім новабудоўлям, у тым ліку Цымлянскаму гідравузлу, высотным будынкам Масквы і Ленінграда.

Незлічоныя караваны плытоў па рэках і каналах вобласці сплаўляюцца штогод на шматлікія будоўлі краіны. Намнога больш, чым да Вялікай Айчыннай вайны, дае электраэнергіі Мазырская ГЭС, рэканструяваная і абсталяваная навейшай тэхнікай.

25 МТС, абсталяваных сотнямі калёсных і гусеничных трактараў, самаходных камбайнаваў «С-4», складаных і поўскладаных малатарань, машынамі для меліярацыі і агратэхнічных работ на забалочаных тарфяніках, — абслугоўваюць 319 узбуйненых калгасаў вобласці.

Змянілася аблічча гарадоў і вёсак Палесся. Хутка расце прамысловасць, інтэнсіўна развіваецца сельская гаспадарка. У недалёкім будучым Палессе стане краем моцна развітай дрэваапрацоўчай, гумавай, хімічнай і харчовай прамысловасці.



У калгасе імя Сталіна Васілевіцкага раёна Палескай вобласці закончана ўборка канатніка. Зраз вядзеца апрацоўка гэтай каштоўнай тэхнічнай культуры.

На здымку: апрацоўка канатніка ў калгасе імя Сталіна.

Фото Ф. Чаховіча (БЕЛТА).

ФАКТЫ і ЛІЧБЫ

мандаты ад 3 мільёнаў жанчын. Яны патрабавалі ад свайго ўрада падпісаць Пакт Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі.

Італьянскія жанчыны рапчуяць патрабуюць ад свайго ўрада, каб ён спыніць палітыку падпрацавання нацыянальнай эканомікі ваенным планам амерыканскіх падпальшчыкаў вайны, каб змяніць палітыку, якая вядзе працоўных да галечы.

Жанчыны Іспаніі змагаюцца за хлеб, за мір, за сваю нацыянальную незалежнасць. Іспанія ператворана ў правіцелямі ў краіну народнай галечы. 70 проц. дзяржаўнага бюджета іде на ўзбраенне і падрыхтоўку вайны. Насельніцтву выдаецца ад 80 да 150 грамаў хлеба ў дзень. Асноўны прадукт спажывання іспанскага народа — аліўкавае масла — не выдаецца па картках, а вывозіцца ў Амерыку. У страшеннай галечы і беднасці жывуць іспанскія дзеці. Звыш двух мільёнаў дзяцей не наведваюць школы.

Японскія жанчыны, не гледзячы на жорсткія праследванні, выступаюць супроты ўзбраенняў, супроты падрыхтоўкі да вайны, за свабодную і міралюбівую Японію. Яны патрабуюць вываду амерыканскіх войск.

Агрэсіўная вайна ў Карэі ўзмацніла імкненне жанчын да барацьбы за мір. Працоўныя патрабуюць спынення агню ў Карэі, заключэння Пакта Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі.

Не гледзячы на праследванні амерыканскіх улад, колькасць прыхільнікаў міру ў Злучаных Штатах Амерыкі няспынна расце. У кампаніі па збору подпісаў пад Стакгольмскай Адозвай удзельнічала шмат амерыканскіх жанчын. Нацыянальная жаночая арганізацыя «Амерыканскія жанчыны ў барацьбе за мір» аб'ядноўвае каля 10 тысяч членоў і актыўна ўдзельнічае ў барацьбе за мір.

— Аддайце нам нашых сыноў, мужоў і братоў! — патрабуюць амерыканскія жанчыны ад Трумэна.

— Мы павінны аб'яднацца, і тады мы вырвем наша будучае з рук тых, хто хоча вайны, — заяўляла на мітынгу ў Лондане прастаўніца маладзёжнага Камітэта абароны міру Эйлін Мілінгей.

— Чаму ў нашай краіне не забароняць, як у Советскім Саюзе, прааганды вайны? — гнеўна ўсклікае на сходзе прыхільнікаў міру ў Гаазе (Галандыя) Ліс Однат.

Шырокі размах набыла кампанія за збор подпісаў пад Зваротам Сусветнага Совета Міру. Патрыёткі ўсіх краін свету збираюць сотні тысяч подпісаў пад Зваротам.

Mir! Гэта палкае жаданне мільёнаў простых людзей свету, светлая мара кожнай жанчыны адстаяць жыщё, адстаяць будучыню сваіх дзяцей. Дзеля дасягнення гэтай мэты жанчыны свету не шкадуюць сваіх сіл у барацьбе за моцны і трывалы мір ва ўсім свеце. Разам з усімі прыхільнікамі міру яны актыўна ўдзельнічаюць у сусветнай кампаніі за заключэнне Пакта Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі. Устаноўленне працяглага і моцнага міру паміж народамі — патрабаванне мільёнаў. Для барацьбы за мір усё шчыльней яднаюць свае сілы простыя людзі ўсяго свету.

Ал. УС.



Маці Героя Советскага Саюза Констанціна Заслонава 72-гадовая пенсіянерка Ганна Пятроўна Заслонава падпісвае Зварот Сусветнага Совета Міру аб заключэнні Пакта Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі.

Фото Г. Бегуна (БЕЛТА).

# Паміянны Знагар За мір

СЯРОД шасді лаурэатаў Міжнароднай сталінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі» мы бачым Эжэні Катон, старшыню Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын і віцэ-старшыню Сусветнага Совета Міру.

Эжэні Катон — гэта амаль ці не самае папулярнае імя сярод дэмакратычных жанчын усіх краін. Доблесная дачка французскага народа, яна нібы ўласбляе герайчныя рэволюцыйныя традыцыі сваёй Радзімы.

Саюз французскіх жанчын выступіў адным з ініцыятараў стварэння міжнароднага жаночага аб'яднання, каб згуртаваць жанчын усіх краін у барацьбе супроты рэштак фашызма, за трывалы і працяглы мір, за права жанчын і дзяцей. Гэтым аб'яднаннем стала Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын, створаная на Першым Міжнародным жаночым кангрэсе ў Парыжы, у снежні 1945 года.

Эжэні Катон, відная вучоная Францыі, барацьбіт руху супраціўлення была адзінадушна выбрана старшыней Федэрациі, і з того часу ўсё сваё сэрца, усю сваю творчую дзейнасць прысвяціла ўдзячнай справе барацьбы за мір, за шчасце дзяцей.

У кастрычніку Эжэні Катон споўнілася 70 год. Але колькі ў гэтай жанчыне маладой энергіі, упартасці, мэтанакіраванасці; якія вострыя яе меркаванні, якое ўменне разбірацца ў складанай абстаноўцы і ў людзях!

Яшчэ будучы дзяўчынай, сустракаючыся на кожным кроку з фактамі няроўнапраўя і прыніжэння жанчыны, яна пачынае разумець сапраўдную ролю жанчыны ў грамадстве. Эжэні Катон імкненцца да ведаў, вучобы. Пераадольваючы перашкоды, яна здае экзамены на атэстат сталасці і паступае ў Сеўрскі педагогічны жаночы інстытут. Яе захапляе думка стаць педагогам, «сеяць разумнае, смелае, вечнае», перадаваць свае веды іншым і тым слу́жыць народу.

Тут Эжэні Катон сустракаецца з Мары Кюры і Поль Ланжевенам — сусветна вядомымі вучонымі, людзьмі высокіх маральных якасцей, якія аказалі вялікі ўплыў на яе. Дапытлівасць розуму, схільнасць да навуковага аналіза Эжэні Катон звярнула на сябе ўвагу відных вучоных. Закончыўши Сеўрскі інстытут і аспірантуру па аддзяленню фізічных і прыродазнаўчых навук, яна пачынае сваю педагогічную дзейнасць у тым-же інстытуце, у якім вучылася. Адначасова Катон з захапленнем працуе над доктарскай дысертацыяй. З того часу яна няспынна выкладае ў Сеўрскім інстытуце, затым становіцца дырэкторам інстытута, а пазней — ганаровым дырэкторам, якім з'яўляецца і зараз.

Сотні дзяўчат, якія скончылі педагогічны інстытут, дёпла і з удзячнасцю ўспамінаюць аб Эжэні Катон, якая наўчыла іх любіць веды, сваю прафесію настаўніка, абудзіла ў іх імкненне быць карыснымі народу.

Вышаўшы замуж за фізіка Эме Катон, яна дапамагае яму ў навуковых доследах, але, аддаючыся навуцы, не кідае і педагогічнай работы.

Клопаты аб сям'і, аб дзесяцях, напружаная навуковая работа не спыняюць Эжэні Катон у яе імкненні як мага больш зрабіць для палягчэння жыцця простых людзей. Разам з мужам Эжэні Катон становіцца актыўным барацьбітом супроты фашызма і вайны. Гэтую барацьбу яна прадаўжае і ў перыяд гітлераўскай акупацыі Францыі. Прадажныя французскія ўлады і гітлераўскія



2-га ліпеня 1951 г. у Москве, у Свердлоўскім зале Крэмля адбылося ўручэнне Міжнароднай Сталінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі» Эжэні Катон — старшыні Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын, ганаровому дырэктору Эколь Нармаль (вышэйшай нармальнай школы) у Сеўры (Францыя). На здымку: старшыня Антыфашистыкага камітэта совецкіх жанчын віцэ-старшыня Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын Н. В. Папова прыколвае медаль Эжэні Катон.

Фото Данілава.

акупанты абраштваюцца тэрорам на патрыётаў Францыі, якія не хочуць стаць на калені перад ворагам. Эжэні Катон пазбаўляюць права выкладання, яе мужа, 72-гадовага вядомага вучонага садзяць у турму. Пазней арыштоўваюць яе сына Эжэна — мужнага ўдзельніка руху супраціўлення. Цяжка перажываючы гэтае гора, Эжэні Катон не складае зброі ў барацьбе.

Але вось сілы фашызма разгромлены. Гітлераўскія акупанты выгнаны з межаў Францыі. Эжэні Катон горача вітае перамогу сіл дэмакратыі, перамогу Савецкай Арміі, якая з'явілася рашаючай сілай у разгроме гітлераўскай Германіі і яе сателітаў. Эжэні Катон з новай энергіяй аддаецца грамадской дзейнасці. Яна — старшыня Саюза французскіх жанчын, які вырас у больш чым мільённую арганіза-

цю і з'яўляецца адной з самых актыўных сектый МДФЖ.

Будучы старшынёй Федэрацыі і Саюза французскіх жанчын, Эжэні Катон вядзе вялікую арганізаторскую барацьбу па згуртаванню і мабілізацыі жаночых мас на барацьбу за трывалы і працяглы мір, за палепшанне становішча жанчын і дзяцей.

Міжнародная дэмакратычная Федэрацыя жанчын, якую ўзначальвае Катон, выступіла адным з ініцыятараў склікання Сусветнага кангрэса прыхільнікаў міру, які паклаў пачатак арганізаванаму Фронту прыхільнікаў міру ў міжнародным маштабе.

Эжэні Катон, як старшыня Федэрацыі, актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і правядзенні Першага і Другога Сусветных кангрэсаў прыхільнікаў міру. На Варшаўскім кангрэсе яна была выбрана віцэ-старшынёй Сусветнага Совета Міру. Гэта з'явілася ўсеагульным прызнаннем яе актыўнай дзейнасці па абароне міру.

Эжэні Катон не раз была ў Савецкім Саюзе. У 1945 г. яна ў складзе французскай жаночай делегацыі наведала рад гарадоў СССР. У 1946 г. — яна ў Маскве на сесіі Выканкома Федэрацыі. У гэтым годзе яна была ў Маскве ў суязі з уручэннем ёй Міжнароднай сталінскай прэміі міру.

Атрымліваючы 2-га ліпеня ў Маскве Міжнародную сталінскую прэмію міру, яна сказала:

«У гэтай барацьбе за захаванне міру жанчынам усіх краін аказвае велізарную дапамогу вялікі прыклад совецкіх жанчын. Сваім смелым удзелам у вялікай вызваленчай рэвалюцыі 1917 года і ў перамозе ўсяго совецкага народа над гітлераўскімі захопнікамі совецкія жанчыны поўнасцю апраўдалі тое давер'е, якое вялікі Сталін ускладаў на іх».

На меры росту папулярнасці Эжэні Катон, як барацьбіта за мір, расце да яе нянавісць рэакцыі і прадажнага французскага ўрада.

У 1950 годзе Эжэні Катон абвінавачвають у «спробе дэмаралізаціі армію і націю». Справа Эжэні Катон была перадана ў Ваенны трывнал. Магутная хвала народнага пратэсту прымусіла французскія ўлады спыніць справу Катон. Але цяпер зноў зраднікі Францыі хочуць расправіцца з лепшай дачкой французскага народа.

У дзень свайго сямідзесяцігоддзя Эжэні Катон з усіх канцоў свету атрымала сотні прывітальных тэлеграм са словамі любві, павагі і прызнання яе заслуг па абароне міру.

Совецкія жанчыны таксама горача вітаюць Эжэні Катон і жадаюць ёй многіх год жыцця, здароўя і плённай дзейнасці ў справе ўмацавання міру і дружбы народаў.

С. ГІЛЕУСКАЯ.

## ЛЮДЗІ НОВАГА КІТАЯ



1 кастрычніка споўнілася другая гадавіна з дня абавязчэння Кітайскай Народнай Рэспублікі. Велізарных поспехаў дабіўся кітайскі народ пад кірауніцтвам комуністычнай партыі і свайго выпрабаванага правадыра таварыша Мао Цзе-дуна. Упершыню за ўсю свою гісторыю кітайскі народ стаў сапраўдным гаспадаром сваёй краіны.

Неразрыўнай дружбай звязан кітайскі народ з вялікім Савецкім Саюзам і краінамі народнай дэмакратыі.

Жорсткая гаспадарчая разруха дасталася ў спадчыну народнай рэспубліцы ад амерыканскіх і японскіх захопнікаў і ненавіснага гамінданаўскага рэжыму. Але комуністычнай партыі і народная ўлада ўзнялі шматмільённае насельніцтва краіны на пераадоленне разрухі, на ўздым народнай гаспадаркі. Паспяхова ажыццяўляеца індустрыялізацыя краіны. У 1950 годзе ў параўнанні з 1949 годам вытворчасць чыгуна павялічылася ў 11,4 раза, сталі — у 7,8 раза, выпуск машын — больш як у 3 разы.

Вялікая аграрная рэформа, якая праводзіцца па ўсёй краіне, знішчае спрадвечны лад феадальнай залежнасці сялянства, ліквідуе памешчыкаў як клас. Звыш 75 процентаў сялянскіх гаспадарак атрымала памешчыцкія землі.

Раней у Кітаі 90 процентаў насельніцтва было непісьменным. Цяпер калі 39 мільёнаў дзяцей працоўных вучыцца ў пачатковых і сярэдніх школах.

Поўнае роўнапраўе атрымалі працоўныя жанчыны Кітая. Яны займаюць дастойнае месца на транспарце і ў прымісловасці, у культурных установах і сельскай гаспадарцы.

На здымку злева вы бачыце Лян Цzion — першую трактарыстку Кітая. З 16 год яна нанялася батрачыць да памешчыка ў правінцыі Хайлунцзян. Пры старым ладзе яе чакаў лёс любой батрачкі. У новым Кітаі Лян Цzion стала паважаным чалавекам. У 1948 годзе яна ўбачыла фільм аб совецкай трактарыстцы Паши Ангелінай. Жыццё простай совецкай сялянкі здзівіла яе. Лян Цzion вырашыла стаць трактарысткай, і яе мары хутка ажыццяўліся. У 1950 годзе яна была выбрана брыгадзірам першай у Кітаі жаночай трактарнай брыгады. Неўзабаве ёй было прысвоена званне выдатніцы працы. Лян Цzion уступіла ў Кітайскую комуністычную партыю. Нядайна яна прыезджала ў Савецкі Саюз, каб пераняць вопыт работы Паши Ангелінай. Многія кітайскія дзяўчата паследавалі прыкладу Лян Цzion.



Алена ВАСІЛЕВІЧ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

**У**АНДРЭЯ Юрчанкі новая, як звон, хата і весялуха, на ўсё сяло прыгажуня дачка Алеся. Усю акругу аб'едзь — харашэйшай дзяўчыны не знайдзеш. Рост высокі. Косы да пояса. У вочы глянеш — так і ўтопішся ў іх бездані. А засміеца Алеся — і заўсёды крышку строгі твар яе нібы сонцам асвеціцца: блісне шнурочак роўных, што часнок, белых зубоў. Ад глыбокіх ямачак яшчэ мілей зробіца свежыя, шаўкавістым пушком пакрытыя шчокі.

Даўно пахаваў Андрэй жонку і, застаўши ўдваіх з дачкой — тады яшчэ зусім дзіцём — усю пышчоту і любоў сваёй скупой мужчынскай натуры ёй аддаў. Бачыў, як год за годам, нібы на дражджах, расце і прыгажэ Алеся.

Заўважаў аднак і другое: доччыны вочы з кожнай вясной ўсё больш водзяць за сабой на нябачным повадзе хлапечыя погляды, поўныя бязмоўнага захаплення.

«Глядзі ты, які-небудзь блазнюк ужо гатоў у цябе, бацькі, хоць сёння адобраць адзіную тваю ўцеху, твой гонар. Ды не, браце, нічога з твайго сноўдання пад вокнамі не выйдзе. Пачакаеш яшчэ трохі...» — суцяшаў сябе бацька, злучыўшися на якога-небудзь «блазнюка», заўважаючы таго празмеру прыхильныя погляды ў бок Алесі.

Думаў так, але і па-другому меркаваў. Паступова прыводзіў да ладу гаспадарку: пабудаваў новую хату, сад добры — мічурынскіх гатункаў — засадзіў, нават хлеў і стопку перасыпаў. Час ідзе, глядзіш, і замуж аддаваць пара...

Праўда, Алеся канчала дзесяцігодку, а потым збралася ў Інстытут паступаць, так што спадзявацца на яе зварот у бацькаву хату не надта прыходзілася. Але вазьмі разбярыся з ёю свавольніцай, калі яна ведае сваё:

— Вывучуся на доктара і прыеду ў свой калгас працаваць.

Паглядзелася ў лютэрка, накінула хустку на плечы — і да таварышак. А неўзабаве ўжо чуеш, як мяккі пераліччаты голос яе звініць над вуліцай. Да яго далучаецца цэлы хор такіх-жа бесклапотных маладых галасоў. Да позняй ночы будзяць яны вясновую цішыню, абнімаюць і песцяць яе. Звініць маладыя песні, да зор узнімаючы радасць юнацтва. Слухаеш іх, і сэрцу неспакойна робіцца, нечаму радуецца і ў той-же час нечага сумуе яно, нешта прыпамінае... Маладосць! Маладосць!

Шумелі каля Андрэевай хаты клёны. Кружылі мядовым водырам галаву ліпі. Паспявалі ў садзе пахучыя жытнікі. Расла, красавалася Алеся.

Ад першага гарматнага выбуху задрыжалі ў вокнах шыбы, жаласна дзінькнулі шклянкі ў шафе.

Дзве буйныя слязінкі застылі ў спужаных Алесіных вачах.

— Няўжо, татка, праўда?

— Праўда, дачушка...

— Вайна! Якое страшэннае, жудаснае слова. А ўперадзе было яшчэ столькі надзеяй...

\* \* \*

Немцы, уцякаючы ад насцігаўшых іх часцей Чырвонай Арміі, спешна пакінулі вёску Лясянка. І пасля паўдня тут ужо змясціўся на кароткі адпачынак невялікі атрад совецкіх салдат.

Лейтэнант Алесь Голуб раскватараў свой узвод па хатах. Сам і яшчэ пяць чалавек спыніліся ў Андрэя Юрчанкі.

Віхram праляцела па двару Алеся. На хвілінку забегла ў стопку — і ў хату вярнулася з ладным кавалкам сала, са збанком халоднага салодкага малака.

Умелымі рукамі спрытна заслала чыстым абрусам стол. З паліцы буханку хлеба дастала.

— Ежце, таварышы, падмацоўвайцесь.

— Эх, сотню-б-другую грамаў да гэтай царскай яды, — смачна пацёр рукі старшыня Жукаў. — Праўда, сяstryца, добра было-б?

— Выбачайце, гэтага няма, — пачырванела дзяўчына. — Усё, што ад фашыстаў удалося ўхаваць, — збянтэжана павяла яна вачыма на пачастунак.

Вочы ў яе былі чыстыя і ясныя, як у дзіцяці, а рукі загарэлія і агрубелія, нібы ў старой жанчыны: мусіць, нямала ім дасталося ад вайны. Відно, крыху саромеючыся гэтых незнаёмых мужчын-салдат розных узростаў, дзяўчына не ведала, што рабіць са сваімі рукамі, куды схаваць іх, і без патрэбы круціла край старэнькай, залатанай на локцях блузкі. Аднак, аб нечым успомніўшы, хутка выбегла з хаты.

— Ух, і дзяўчына! — не стрымаўся ўслед ёй Жукаў і, толькі ведаючы нораў камандзіра (той не любіў, калі аб жанчынах пачыналі празмерна многа гаварыць), стрымаўся. — Кветка! Як яна тут ухавалася пры немцах?

— Гарна діўчына, што й казати, — згадзіўся пажылы ефрэйтар Пятрэнка. І адразу, успомніўшы сваіх дачок, уздыхнуў: як яны там? Ці ўхаваліся хоць ад ворага?

— Напэўна партызаніла, — працягваў далей разважаць Жукаў услед дзяўчыне, якая прамільгнула па двару. — Як вам здаецца, таварыш лейтэнант: маглі немцы не заўважыць такую кветку? — звярнуўся ён да Голуба, хаваючы ў глыбіні злёгку прыжмураных вачэй Іскаркі рэдка гаснуўшага смеху.

— Яшчэ не прабаваў вырашыць гэтую праблему, — суха, жадаючы падкрэсліць, што і старшыні раіць тое-ж, азваліся той.

Старшыня ледзь прыкметна паціснуў плячыма, падміргнуў насмешліва хлопцам і, многазначна кашлянуўши, адкаваліў падхадзяшчы кавалак сала.

— А цяпер гадзіна на адпачынак. Ногі прывядзіце ў парадак. Каб на боты і парцянкі на маршы ніякіх скаргаў не было, — устаючы першым з-за стала, загадаў Голуб.

Ён выйшаў на двор і на парозе твар у твар спаткнуўся з дзяўчынай. Яна не спужалася, не пачырванела, а вельмі шчыра і натуральна ўсміхнулася яму і прапанавала:

— Таварыш лейтэнант, можа вам ці вашым хлопцам трэба чым дапамагчы... Памыць што-небудзь ці зашыць, дык я зараз...

— Ну, што вы, што вы? — збянатэжыўся і пачырванеў ён, уявіўши, як яна, такая прыгожая, будзе тримаць іх брудныя, прапахшыя горкім салдацкім потам гімнасцёркі, мыць парцянкі.

Алеся, мусіць, здагадаўшыся аб прычыне яго збянатэжанасці, горача запратэставала.

— Ды вы што, бацёсся ці што?.. Партызанам-жа я і мыла і шыла. Два гады... Гераічных учынкаў, праўда, ніякіх не давялося зрабіць, а дапамагала, як умела і чым магла, — усміхнулася яна, быццам сама сябе вінаваціла, што ні эшалонаў пад адкос не пушчала, як рабілі гэта яе таварышы партызаны, ні «языка» ніводнага за ўсю вайну не дастала — а вось так, толькі бялізну партызанам мыла ды латала, ды яду яшчэ ў лес ім насила.

— Слаўная вы якая... Як вас завуць? — замест адказу па сутнасці справы раптам нечакана для сябе звярнуўся ён да дзяўчыны з пытаннем. І тут-же ў думках сам здзівіўся сваёй смеласці. З дзяўчатамі, яшчэ вучачыся ў Інстытуце, адкуль выхапіла яго вайна, ён абы толькі заінтуўся гаварыць, чырвонеў і губляўся.

— Алеся, — ахвотна і праста назвалася яна.

— Не турбуйцеся, Алеся. Кажуць, салдацкае нутро пераварыць шрубу, гайку і ружэйнае масла. А што датычыць нашага туалету... Да Берліна дойдзем так як ёсць, а там ужо скінем свае прагорклія скury...

— А я ўсё-ткі спытаю ў хлопцаў. Мо' каму што зашыць трэба, — не паслухалася яна і праішла паўз яго ў хату.

Лейтэнант пастаяў на парозе, паглядзеў на адгароджаны цёмным беларускім лесам заход і чамусьці ўздыхнуў:

— Эх, вайна!..

Вярнуўся ў хату. Старшыня Жукаў, якому з першага погляду кінулася ў вока Алеся, няўмела пілікаў на скрыпцы і выкладваў перад дзяўчынай ўсё сваё красамоўства, стараючыся рассмяшыць яе вострымі салдацкімі жартамі. Які ўплыў рабіла старанне старшыні на Алеся, цяжка было разабраць: спрытна арудуючы і голкай і нажніцамі, дзяўчына ўвіхалася каля Пятрэнкавага шыняля, і смеху, гэтага звычайнага сцвярджальніка жукаўскага таленту, ён не чуў ад яе. Усміхалася — але ці то з жартаў, ці з яго самога — зразумей яе.

— Ну, як справы, Жукаў? — маючы на ўвазе не службу, а нешта іншае, хітра падміргваючы, звярнуўся Голуб да Жукаўа.

Здагадлівы старшыня, адразу сцімліўши, што мае на ўвазе лейтэнант, роблены безнадзеяна махнуў рукой і, выразна паглядзеўши ў бок Алеся, запеў, няўмела акампануючы сам сабе на скрыпцы:

«Любил глаза я голубые,  
Теперь люблю я черные,  
Те были милые такие,  
А эти непокорные»...

— Мо' роўнадушныя, — падказаў яму Голуб. — Дай, браце, я паспрабую. Не памятаю, калі ў руках трymаў.

— Заграйтэ, будзь ласка, таварыш лейтэнант, — папрасіў Пятрэнка.

— Праўда, таварыш лейтэнант, пайграйце, — далучыліся да яго таварышы.

Тонкія пальцы Голуба нервова сціснулі смык, ён узляцеў у паветры і лёгка паслізнуўся па струнах. Анямеўшая за гады вайны скрыпка цяжка ўздыхнула, і, нібы хочучы выплеснуць увеселіе, што сціскаў яе тонкія грудзі доўгія гады, заплакала, загаласіла...



Халодны парыў ветру падхапіў гэту жальбу, закруціў яе, сам закруціўся — і кінуўся наўцёкі. Заціхла, уляглося ўсё наўкола, і скрыпка, ужо скрозь слёзы смеючыся над сваім настроем, зноў напоўніла пакой кволымі гукамі...

Замоўк апошні акорд, і хата быццам патанула ў агульным маўчанні. Бязмоўнае захапленне і настрой, навеяны на кожнага гэтай песні без слоў, перарваў самы малады з прысутных, выхаванец палка Ваня Лазунок.

— Ох і добра! — толькі і ўсклікнуў ён, звяртаючыся да Голуба. — Што гэта вы іграі, таварыш лейтэнант?

— «Асеннюю песню» Чайкоўскага, — пасля нядоўгага маўчання схамянуўся той, адрываючыся ад сваіх думак.

— Не люблю я і нічога не разумею ў гэтых сімфоніях розных Чайкоўскіх. За ўсё жыццё толькі раз і быў на ёй. Ды і то жонка сілком зацягнула. Яна нешта разумее ў іх... Ну дык я і праспаў увеселіе... Зусім іншая справа цыганскія рамансы... За сэрца хапае: «Жывёт моя отрада»... — не ўтрымаўся і зноў прадэмансстраўваў прыклад свайго захаплення старшыні.

— Што каму, — разважліва прамовіў Пятрэнка.

Голуб маўчаў, стараючыся не глядзець у бок Алеся і ў той-же час чакаючы пачуць, што яна скажа, якое на яе ўражанне зрабіла яго музыка.

— Як цудоўна вы іграеце, — ціха ўсклікнула Алеся. І мусіць, не ўмеючы паўнай растлумачыць свайго захаплення, мацней рукі прыціснула да грудзей.

— Гэта ваша скрыпка? — не ведаючы што адказаць, спытай яе Голуб.

— Не, гэта мой бацька яшчэ ў маладосці захапляўся... — і папрасіла яго: — Яшчэ што-небудзь, калі ласка, зайдзіце. Я трох гадоў, апрача ружэйных стрэлаў і гарматных выбухуў, нічога не чула.

— Давайце, лепш сплем усе разам...

Аднак ніхто не паспей нават усвядоміць, што здарылася ў наступны момант.

Неба і хата — ўсё з грукатам і громам абрушылася ім на галовы.

Алеся паветраная хваля нейкім цудам выкінула на кухню і аглушыла, нават не зачапіўши.

Жартаўнік Жукаў, у якога яшчэ хвіліну таму назад смяялася кожная жылка, нерухома ляжаў на баку, нязручна падвярнуўши пад сябе нагу і, нібы на падушку, скіліўшыся на цагліну разбурнай печы.

Лейтэнант Голуб, сілячыся падняцца, выцягваў рукі, быць-  
кам лавіў нешта ў паветры.

— Дайце, я вам дапамагу ўстаць, таварыш лейтэнант. У  
вас увесь твар у крыві, — падпоўз да яго Пятрэнка. Уцалеў-  
ши ў гэтым пекле, якое толькі што скінуў на іх фашисты  
сцярвятык, і баючыся паварухнунца, ён ляжаў пад лаўкай.

— Я нічога не бачу...

— Божачка, ды вам-жа вочы...

— Маўчи, няпраўда!..

Ён адчуваў, як сілы яго і свядомасць уступаюць месца  
нейкай незразумела адкуль так раптоўна наплыўшай пустаце  
і паспей толькі адно адзначыць: не, мусіць, праўда.

\* \* \*

Паблізу гаварылі:

— Відаць, ужо нічога не будзе з небаракі: каторы дзень  
не прыходзіць у прытомнасць... А калі і выкараскаецца, дык  
якое жыццё будзе сляпому?

Голос, у якім гучэла шчырая жаласць і спачуванне, віда-  
вочна, належала пажылой жанчыне і быў зусім не падобны на  
другі, мяккі і звонкі, хоць і ў ім адчуваўся смутак. І такі  
знаёмы быў гэты малады голас. Дзе ён чуў яго?

— Усякія выпадкі бываюць. Доктар казаў: як толькі вер-  
нецца прытомнасць, у шпіталь яго павязуць на самалёце.  
Зараз нельга, у такім стане. А там вылечаць. Там прафесары  
будуць лячыць яго... — і апошнія слова звінелі надзеяй і  
ўпэўненасцю.

«Пра мяне гаворка», — здагадаўся Голуб і нечакана, стра-  
шэнным намаганнем волі паспрабаваў расплюшчыць вочы.  
Гэта не ўдалося. Удалося затое другое, больш важнае: зла-  
віць вузенькі шнурочак дзённага свята.

Значыць, сапраўды прафесары яго вылечаць, значыць,  
праўду сказала... Хто? Як хто?.. Вядома, Алеся. Тая самая  
Алеся, што ўчора...

І Голуб пачаў прыпамінаць, што здарылася ўчора...

Аднак гэта была яшчэ не канчатковая перамога. Дзікі боль,  
здаецца, завалодаў усёй істотай Голуба. І сам ён, Голуб,  
перастаў існаваць, а на яго месцы жыў і тварыў сваю жор-  
сткую справу толькі гэты дзікі боль. Прыйтомнасць прыходзі-  
ла і зноў пакідала.

У адзін з момантаў прасвятлення ён зноў адрозніў мяшчоты  
ны звон Алесянага голасу:

— Я буду даглядаць яго, — прасіла яна.

— Родная вы мая, я не маю права ўзяць вас з сабой.  
Была-б у вас хоць сярэдняя медыцынская адукцыя. А хад-  
зіць за хворым у нас будзе каму...

І, мусіць, каб падбадзёрыць яе, усё той-же цвёрды муж-  
чынскі голас загучэў мякчэй.

— Прыйзджайце лепш у Москву вучыцца. З вас добры  
хірург выйдзе. Тым часам і свайго героя пабачыце, у госці  
да яго хадзіць будзеце... Але да восені мы яго ўжо зноў ад-  
правім на фронт.

— Няўко праўда? — з радасным недавер'ем вырвалася ў  
Алеся.

— А чаму-ж не? — строга пацікавіўся той, хто, мяркуючы  
па ўсім, забіраў у Москву яго, Голуба, і пакідаў Алеся. —  
Аднак нам час ляцець. Бывайце, беларуская партызанская  
кветка. Дзякую за вашу апошнюю герайчную перамогу: за  
тое, што адваявалі ў смерці вашага героя, — растлумачыў ён.

— Шчаслівай дарогі...

\* \* \*

Педінтытут, як і большасць інстытутаў, размясціўся ў зу-  
сім выпадковым памяшканні. Універсітэцкі гарадок пасля  
вайны ляжыць у руінах. Але Голуба ўсёроўна цягне на гэтыя  
мясціны. Сядзіць ён у скверыку з канспектамі пад пахай.  
Цяпер — студэнт другога курса педінтытута, а праз два га-  
ды — выкладчык гісторыі сярэдняй школы. І не верыцца,  
што глыбокі рубец праз усю левую шчаку, які заламаўся  
пад правым бровом, толькі слабы адбітак адной з франта-  
вых дарог.

У скверы, як і да вайны, заўсёды шматлюдна і весела.  
Жыццё кіпіць і б'е нястомнім струменем, як і той фантан,  
што з ранку да вечара плещацца ў скверы. Здаецца, нідзе  
так не адчуваеш яго, гэты поўнакроўны жыццесцвярджальны  
пульс, як у студэнцкім асяроддзі.

Непадалёку, кроках мо' у пяці ад лаўкі Голуба, у цяньку  
шырокага клёну сядзяць, рыхтуюцца да экзаменаў дзве дзяў-  
чыны. Чэрвень. Гарачыня, а дзяўчыны і вухам не вядуць: чы-  
таюць і пераказваюць адна другой змест тоўстага — напэў-  
на за цэлы год — сшытка.

Адна ўздыхае:

— Перажывем фармакалогію — будзем жыць.

— А дзіцячыя хваробы? — задае пытанне другая.

У яе насмешлівія цёмныя вочы з крутымі заломамі гу-  
стых прыгожых броў. Глядзіць на таварышку, і ў разумных  
вачах бегае смех.

— Дзіцячыя?.. Мне нешта не страшна. А мо' толькі здаец-  
ца так, бо няскора яшчэ? — сумняваецца першая, светлавало-  
сая кучаравая, таксама прыгожая дзяўчына.

— Так заўсёды... Страшна тое, што вісіць у цябе над  
душой...

І дзяўчынаты яшчэ нейкі час абміркоўваюць складанасць  
экзаменаў і выпадковасць, якая можа спаткаць студэнта.

Голубу хochaцца загаварыць з дзяўчынатамі, але нешта яго  
ўтрымлівае. Ён прыслухоўваецца да іх размовы, неўзаметку  
назірае за імі, міжвольна парыўноўваючы адну з другой і з  
некім трэцім, каго тут няма і каго ён некалі недзе сустракаў.  
Бялявайа вельмі падобна да сястры Машы, што ў маскоўскім  
шпіталі працавала. Праўда, тая была крыху танчэй і вышэй.  
А з твару, што родныя сёстры. Мо' і сапраўды гэта Машына  
сястра? Цікава было-б спытаць... І калі так, то даведацца,  
дзе цяпер Маша, як жыве. Яна-ж збіралася замуж за яго  
суседа па койцы і сябрука Ваню Лазарэнка.

Цёмнавалосая пакідае ўражанне больш сур'ёнай. Яна,  
відаць, «кіруе» падрыхтоўкай, бо нярэдка спыняе сяброўку:

— Ну, хопіць, а то гэтак мы і за тыдзень не прачытаєм.

А пасля зутра трэба ўжо здаваць...

Дзяўчынаты зноў паглыбляюцца ў чытанне, і Голубу цяпер  
зручней наглядаць.

Чамусьці погляд яго прыцягвае да сябе цёмнавалосая.  
Ён прыслухоўваецца да яе голасу і міжвольна прыпамінае  
другі. Адразу ён не можа прыпомніць рысы таго твару: гады і  
падзеі, паміма яго жадання, жорстка сцерлі іх у зрокавай па-  
мяці. Затое другая памяць — слыхавая, якая гадамі ўмела  
выношаць і захоўваць гукі голасу, — напомніла яму той  
мілы мяккі звон, з якім ён, здавалася, не разлучаўся ўсю  
вайну і пазней, калі адваяваўся, вылечыўся і вярнуўся у сту-  
дэнцкі строй.

Пільнія позіркі Голуба крыху нервуюць дзяўчынат. Яны  
час-ад-часу адрываюцца ад канспекта, перагаварваюцца аб  
малазначных спраўах. Ён у сваю чаргу робіць выгляд, што  
таксама заняты чытаннем, але чытанне гэтае не ідзе яму ў  
галаву.

Светлавалосую, як выяўляеца, завуць Каця, а як-же  
другую? Калі так, значыць, ён не памыліўся...

— Ой, Алеся, паміраю, есці хochaцца. Хадзем абедаць...

Ну так і ёсць — Алеся! Непадобная ні на адну з дзяўчынат на  
свеце, самая мілая і самая дарагая, якую, як мару, столькі  
год ён выносіў у сэрцы.

\* \* \*

Неяк яшчэ ў пачатку 45 года ляснянскі паштальён прынёс  
пісьмо, якога не здарадаўся атрымліваць ні адной ляснянцы.

На канверце не то ў жарт, не то ўсур'ёз адрасат назы-  
ваўся такім чынам: «Самай прыгожай дзяўчыне Ляснянкі —  
Алеся!»...

І паколькі ў Ляснянцы Алеся была не адна, то чыталі  
пісьмо усе — і прыгожы і непрыгожы Алеся.

Праўда, адгадаць па пісьму сапраўднага адрасата было  
няцяжка. Гэта была дачка Андрэя Юрчанкі, а пісьмо прыслаў  
ёй той самы лейтэнант, якога яна даглядала пасля бандыцкага  
налёту фашыстаў на іх хату.

Алеся ў той час, калі прышло пісьмо, ужо вучылася на  
першым курсе Мінскага медінтытута. І вядома, пісьмо дай-  
шло да яе пасля ўсіх ляснянскіх Алеся. Лейтэнант-жа збі-  
райцца выпісвацца са шпіталя і ехаць на фронт дабіваць фа-  
шыстаў, як коратка і выразна паведамляў у пісьме. Ён пра-  
сіў Алеся не засцягваць з адказам, як мага хутчэй паведа-  
міць свой адрас і, дарэчы, прозвішча, якога ён вядома, не  
мог знаць... Лейтэнант абыцаў пісаць Алеся, калі яна таго  
пажадае...

У пісьме ўсё было ясным і адкрытым. І ў той-же вечар  
Алеся кінула ў паштовую скрынку аб'ёмісты канверт з ад-  
расам на маскоўскі шпіталь... А Голуб тым часам пад'язджаў  
да германскай граніцы... Чаму сталася так, што Алесяна пісь-  
мо з Москвы не трапіла на яго палявую пошту, нумар якой  
ён паведаміў у шпіталь, ніхто не ведае. На маладога лейтэн-  
анта павеяла нейкай няўпэўненасцю, і ён вырашыў чакаць  
канца вайны, каб потым самому заехаць да Алеся ў Ляс-  
нянку, падзякаваць за клопаты аб ім і, вядома, паглядзець,  
як яна жыве...

Усё так-бы і было, як задумаў Голуб, ды ўся бяда ў тым, што не заўсёды збываецца тое, што загадваюць людзі.

За некалькі дзён да перамогі цяжка паразені ў грудзі Голуб трапіў у кіеўскі шпіталь і залёг там надаўга. Толькі праз два гады быў ён дэмабілізаваны і толькі ў сорак восьмым годзе вярнуўся ў Мінскі педінстытут, адкуль яго вырвала вайна.

Яшчэ і цяпер гучэй часам пяшчотны голас амаль незнаймай дзяўчыны. Але цяга ў Ляснянку была ўжо слабейшай; калі і марыў сустрэцца з Алесяй, то ведаў: сустрэча будзе выпадковай.

Так яно і здарылася.

\* \* \*

У Андрэя Юрчанкі хата, здаецца, памаладзела, ды і сам Андрэй, нібы гадоў дваццаць з плячай скінуў.

Хоць жані, — жартуюць суседкі.

А ён толькі дабрадушна ўсміхаецца:

— Спазніўся, жаначкі. Каторая з вас пойдзе цяпер за мяне? Вось ужо на доччыным вяселлі пагуляю дык пагуляю.

— Дзіва што пагуляеш. Такой дачкі дачакаўся. Ды яшчэ-ж і зяць будзе вучоны.

Андрэй радаваўся. Ды і нельга было не радавацца. Вось ужо тыдзень, як не пазнаць яго хаты. Прыехала дачка Алеся, і сонца, здаецца, пачало ясней і даўжэй свяціць у вонкы. Ды не адна прыехала — з мужам. Гляне на абодвух Андрэй — і на сэрцы лёгка робіцца: такія або маладыя ды ўдалыя. Дачка на доктара вывучылася і дадому вярнулася. У сваім калгасе галоўным урачом больніцы працаўца будзе. А зяць хоць і студэнт яшчэ, а таксама з галавой хлопец: разумны, разважлівы. Адразу відаць — настаўнікам будзе талковым... Алеся гатоў на руках насіць.

Запратэставалі былі або супроць вяселля, якое надумаліся спраўляць Андрэй. Ды тут ужо ён паказаў сваю бацькаву волю.

— Не саромце мяне перад людзьмі. Што-ж я бядней за іх у калгасе жыву, што адзінай дачцы сваёй вяселля спраўці не здолею?

Сказаў — і на гэты раз нібы нажом адрезаў.

— Рыхтуйцеся і вы, маладыя.

Нічога не зробіш. Не захацелі крыўдзіць старога, пачалі рыхтавацца. Праўда, пасмейваліся, гледзячы, як бацька то ў млын пшаніцу вязе, то гусей у засад садзіць, то барана выганяе на пашу забараняе: няхай дома падкорміцца.

Куды прасцей і без такіх выдаткаў адсвяткавалі яны сваё студэнцкае вяселле.

У інтэрнаце Алеся, у самым большым пакоі сабралі ўсіх сяброў і сябровак маладога і маладой. Былі, праўда, яшчэ і выкладчыкі Алесяны, у каго яна правучылася пяць год і з чыліх рук у гэтым годзе дыплом урача атрымала.

Праўда, не лілося ракою віно, не трашчалі сталы ад закусак. Але было чаго і выпіць і закусіць, і захмляець можна было ад шчасця свайго і чужога. Да рання спявалі і весілліся сябры, а з першымі праменнямі сонца ўсёй кампаніяй на вакзал маладых павялі. Ужо цягнік рухаўся, а таварыскія вусны ўсё зычылі добра і шчасця ў жыцці маладым, у працы ўрачу і ў вучобе студэнту. І доўга яшчэ трапяталі ўслед, што голубы, белыя хусцінкі.

А яны стаялі абняўшыся калі расчыненага акна, таксама махалі хусцінкамі і весела нешта кричалі ў адказ...

І напэўна, каб не выпадковая сустрэча іх у скверы, не свяціла-б ім ясна так сонца; і лес, што абступае чыгуночку, не вітаў-бы іх гэтак шчыра; і птушкі, напэўна, не праспявалі-б столькі гімнаў крылатаму чалавечаму шчасцю.

І толькі тады, як цягнік пакінуў далёка за сабой і сяброў, і інтэрнат, і інстытут, яны глянулі адзін аднаму ў очы, мацней абняліся і мо' ўпершыню за ўесь гэты кароткі момант з часу іх выпадковай сустрэчы зразумелі: пачалося новае жыццё...

\* \* \*

...На станцыі, калі прыехалі дадому, гадзіны трывалі чакаў Алеся бацька. Тэлеграма дачкі: «Еду з мужам. Сустракай, тата» захапіла яго знянацку. Здавалася, нічога дзіўнага не было ў тым, што дачка замуж вышла. Так ужо спрадвеку вядзеца. Але-ж здаецца — калі тое было, калі яна вырасла, каб ужо і замуж, каб і з мужам ехаць...

І ўсю ноч бацька правёў неспакойна. Успамінаў сваю младосць, нябожчыцу-жонку ўспомніў і за доўгія гады адзіноты скрупую слязінку ўпоцемку змахнуў: не дажыла нябожчыца да такой радасці.

Так, не звёшы вачэй і ўсхапіўся на досвітку, каб на станцыю ехаць. Каня ўзяў яшчэ з начлегу. Ведаў, што цягнік пасля паўдня прыходзіць, але дзе ты ўседзіш дома ад радасці...

Дачка з зяцем жылі ўжо нядзелью ў Андрэя. Алеся з больніцай знаёмілася, падоўгу з урачамі сядзела, да працы іх прыглядалася. Крышку і нервавалася: праз месяц самой прыдзеца тут працаўца, ды не простым урачом, а галоўным. «Ці спраўлюся хоць?»

На абед прыходзіў бацька. Калі не было Алеся, закурваў з зяцем.

— Па праўдзе сказаць, я і не думаў, што Алеся да мяне вернеца. Некалі, яшчэ калі ў дзесяцігодцы вучылася, сваўльніца была яна ў мяне. «Вывучуся, кажа, на доктара і да цябе, тата, прыеду». А я падумаю-падумаю: добра было-б, каб вярнулася, але-ж хіба ёй у горадзе месца не знайдзеца? Чаго яна ў вёску паедзе, што тут будзе рабіць? Але глядзі ты, як усё змянілася. Вёску ад гораду хутка не адрозніш. Узяць хоць-бы нашу Ляснянку. Пасля вайны ўжо дзесяцігодку сваю адчынілі, больніца наша на ўесь раён славіцца. А вясной аж з Мінска прыезджалі інжынеры і тэхнікі. Казалі, што поруч з торфзаводам электрастанцыю вялікую вясной пачніць будаваць... Гэта-ж, братка мой, колькі вучоных людзей яшчэ спатрэбіцца нашаму калгасу! К таму часу і ты, Алеся, вывучышся, настаўнікам прыедзеш да нас...

Прыходзіла вясёлая, крыху ўзбуджаная Алеся. Спрытна накрывала на стол, кроіла хлеб, расстаўляла талеркі. Бацька ўмываўся на дварэ, пырскаўся, моцна фыркаў. А Голуб глядзеў на Алеся.

— Вось такой, як ты цяпер, сустрэў я цябе ў першы раз. Памятаеш?

Не адрываючыся ад справы, яна кідала на яго гарэлівы погляд гарачых вачэй, усёй істотай памыкалася падбегчы да яго, абняць. І толькі саромеючыся, што зойдзе бацька, стрымлівалася, сама ўспамінала:


— А памятаеш, ты спытаў тады, як мяне зваць?

— У цябе тады косы былі доўгія, доўгія...

— А ты быў тады яшчэ бязвусы і сарамлівы. А цяпер... барадаты і... і... — не знаходзячы трапнага слова, залівалася смехам.

Смяяўся разам і Голуб. Заходзіў бацька і, хоць не ведаў прычыны іх смеху, сам усміхаўся ў вусы.

Няхай смяюцца. Няхай веселяцца. У каго цяпер, як не ў іх, можа быць столькі смеху і радасці?



## Г. К. ОРДЖАНІКІДЗЕ

28 кастрычніка гэтага года спаўняеца 65 год з дня нараджэння вернага саратніка Леніна і Сталіна, аднаго з буйнейшых дзеячоў комуністычнай партыі і совецкай дзяржавы, палымнага большэвіка Грыгорыя Канстанцінавіча (Серго) Орджанікідзе.

Яшчэ семнаццатагодовым юнаком, у 1903 годзе, уступіў Серго Орджанікідзе ў больш-



шэвіцкую партыю. З гэтага моманту і да апошніх дзён свайго жыцця ён заўсёды заставаўся бязмежна верным і адданым вялікаму сцягу Леніна — Сталіна, ніколі ні на крок не адступіў з ленінскага шляху. Інтарэсы партыі, інтарэсы народа Орджанікідзе заўсёды і ўсюды ставіў вышэй за ўсё.

Калі вясімі год свайго жыцця правёў Серго ў царскіх турмах, у крэпасці, у ссылках. Але нікія праследаванні царскіх улад не маглі зламаць непахіснай волі палымнага рэволюцыянеру, вернага сына рабочага класа. Пад кірауніцтвам Леніна і Сталіна Серго Орджанікідзе бясстрашна і самааддана вядзе рэвалюцыйную работу на Каўказе, сярод піцерскіх рабочых, прымае самы актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі, знаходзячыся ў першых радах самаадданых барацьбітоў за ўстанаўленне совецкай улады.

У суровыя гады грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі імперыялістичных драпежнікаў Серго Орджанікідзе па даручэнню Леніна і Сталіна працуе на самых баявых і адказных участках, дзе вырашаўся лёс рэвалюцыі. Ен праяўляе сябе

як выдатны ваенны арганізатор партыі, як адзін з відных будаўнікоў узброеных сіл пролетарскай дзяржавы.

Велізарная роля Г. К. Орджанікідзе ў ажыццяўленні ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, у згуртаванні ўсіх народаў СССР вакол вялікага рускага народа. Выконаючы ўказанні Леніна і Сталіна, ён аддаў шмат сіл і энергіі справе будаўніцтва і ўмацавання Закаўказскай совецкай федэрациі, з'яўляючыся з 1921 па 1926 год кіраўніком закаўказскіх большэвікоў. Серго Орджанікідзе бязліласна выкryваў і граміў вялікадзяржаўных шавіністаў і буржуазных нацыяналістаў, нястомна змагаўся за перамогу ленінска-сталінскай палітыкі дружбы, брацкага садружства ўсіх совецкіх народаў.

У гады сталінскіх пяцігодак Орджанікідзе—выдатны арганізатор і камандарм цяжкой індустрыі. Пачынаючы з 1930 года, ён па даручэнню партыі з'яўляеца старшынёй Вышэйшага совета народнай гаспадаркі СССР, а затым народным камісарам цяжкой працьвасці. З усёй сваёй багатырскай энергіяй Серго змагаеца за ажыццяўленне ленінска-сталінскага плана індустрыялізацыі, за стварэнне ў нашай краіне магутнай перадвой цяжкой індустрыі, якая дала-б магчымасць пераўзbroiць сельскую гаспадарку, транспарт, абарону. З велізарнай сілай адстойвае ён сталінскую палітыку высокіх тэмпаў індустрыялізацыі краіны.

З імем Серго Орджанікідзе звязаны найвялікшыя перамогі соцыялістычнай эканомікі, перамогі соцыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне. Рашуча змагаючыся з расхістанасцю, недысцыплінаванасцю, зазнайствам і самасупакоенасцю, з канцылярска-бюрократычнымі метадамі кірауніцтва, Серго дабіваўся чоткай расстаноўкі людзей на вытворчасці, патрабаваў ад гаспадарнікаў апераціўнасці, жывога абыходжання з масамі, адказнасці за даручаную справу. Уся яго работа служыла жывым узорам сапраўднага большэвіцкага гаспадарчага кірауніцтва.

Г. К. Орджанікідзе з'яўляеца ўвасабленнем большэвіцкай ідэйнасці, партыйнай чистаты і непрымірымасці ў барацьбе з ворагамі партыі і народа—малаверамі, капітулянтамі і дверушнікамі, якія імкнуліся саўраць соцыялістычнае будаўніцтва ў нашай краіне. Ен нястомна вучыў і заклікаў совецкіх людзей да беззаштатнага

служэння вялікай справе партыі Леніна — Сталіна, справе комунізма, з'яўляючыся найвялікшым узорам такога служэння.

У лютым 1937 года большэвіцкая партыя і совецкі народ панеслі найвялікшую страту: абарвалася жыцце Грыгорыя Канстанцінавіча Орджанікідзе, палымнага большэвіка, безда-

корна чыстага і стойкага партыца-ленінца. Совецкія людзі свята шануюць і назаўсёды захаваюць у сваіх сэрцах светлу памяць аб незабыўным Серго, які ўсе свае выдатныя арганізаторскія здольнасці, усё сваё славу герайчнае жыцце без астатку аддаў справе рабочага класа, справе комунізма.

В. СІКОРСКІ.

## АРКАДЗІЙ ГАЙДАР

На Кіеўшчыне, у цяністым парку г. Канева, ёсьць высокая, тонучая ў жывых кветках, магіла. У ёй пахаваны пісьменнік і воін Аркадзій Петровіч Гайдар. Ен загінуў смерцю храбрых 26 кастрычніка 1941 года ў барацьбе супроць нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Усё кароткае, але яркае і прыгожае жыцце Гайдара было азорана святым змагання за совецкую Радзіму. Яго школай былі франты грамадзянской вайны, дзе ён, яшчэ зусім юны, адчуў у сабе ваенна га чалавека і будучага мастака слова.

Нарадзіўся Аркадзій Гайдар (сапраўднае прозвішча Голікаў) 9 (22) лютага 1904 года ў г. Льгове на Куршчыне ў сям'і настаўніка-большэвіка. Гады дзяцінства і вучобы будучага пісьменніка праходзілі ў невялікім рускім гарадку Арзамасе. Трынаццатагодовым юнаком Аркадзій Гайдар удзельнічаў у баях за Кастрычніцкую рэвалюцыю. У 1918 г. ён пайшоў дабравольцем на фронт. Пасля цяж-

Пастаяннае чытанне кніг, прыродны талент і значны жыццёвы вопыт зрабілі магчымым ажыццяўіцу гэту думку.

У 1925—26 гг. паявіўся ў друку першыя аповесці Гайдара аб грамадзянской вайне: «У дні паражэння і перамог» і «Р.В.С.». Матэрыялам для яго твораў — ранніх і пазнейшых — служыла само жыцце, непасрэдны ўражанні ад перажытага і бачанага, яго дзённікавыя запісы.

Скора Гайдар становіцца шырока вядомым і любімым пісьменнікам совецкіх дзяцей і юнацтва. Следам за аўтабіографічнай аповесцю «Школа» выходзяць яго «Дальнія краіны», «Ваенная тайна», «Блакітны кубак», «Лёс барабанщыка» і шматлікія апавяданні: «Дым у лесе», «Чацверты бліндаж», «Чук і Гек» і інш. Сапраўдную славу пісьменніку прынесла аповесць «Цімур і яго каманда», напісаная ў 1940 г. і паклаўшая пачатак цімуроўскому руху сярод піонераў.

Многія кнігі Гайдара экранізаваны. Папулярны фільм «Дума пра казака Галоту» ствараўся па кнізе «Р.В.С.». Свайго любімага героя Цімура юная чытачы неаднойчы бачылі на экране. Пісьменнік напісаў кіносцэнарый «Камендант снежнай крэпасці».

Пісьменніка заўсёды вабілі да сябе смелыя, сільныя людзі, бясстрашныя ў баях, высокародныя і сумленныя.

Кнігі Гайдара маюць вялікае выхаваўчае значэнне. Яны нясуць у сабе шчырую, дзеисную любоў да нашай совецкай краіны, да чалавека працы.

У першыя дні Айчыннай вайны, калі нашай Радзіме пагражала смяртэльная небяспека, Аркадзій Гайдар едзе на фронт.

Дзесяць год споўнілася з дня смерці Аркадзія Гайдара. Аб яго герайчным жыцці і работе ўжо напісаны кнігі. Але цудоўны чалавечы воблік пісьменніка найбольш шырока і ярка раскрываючы яго ўласныя светлыя, радасныя, поўныя сапраўднай паэзіі творы.

М. БАРСТОК. 23



кога ранення яго зволілі ў запас. Міхаіл Васільевіч Фрунзе, бачачы вялікае засмучэнне юнага камандзіра з прычыны звольнення з арміі, падказаў яму думку стаць пісьменнікам.

## ПАВАЖАНЯ РЭДАКЦЫЯ!

Мне хочацца на старонках часопіса расказаць аб тым, як клоноўца наша краіна аб простым чалавеку.

Вялікае няшчасце напаткала маю сям'ю ў мінульм годзе. Памерла мая жонка — маці дзесяці дзяцей. Прызнацца, разгубіўся я ад гора. Дзеці ўсе малыя. Што рабіць з імі?

Але ў нас чалавек не можа загінуць. Зімою чацвярых, самых маленікіх, дзяцей узялі ў мяне на выхаванне дзіцячыя дамы: адну дачку — Нясвіжскі, а траіх — Ястрабельскі.

Нядайна я ездзіў наведваць сваіх малышоў. Як узрадавалася маё бацькоўскае сэрца, калі ўбачыў іх здаровых, чыста апранутых, добра дагледжаных. Жывуць яны ў вялікіх, светлых, чыстых пакоях.

Асабліва ўсцешылі мяне выхавальніцы. Усе яны ветлівы з дзецьмі, лашчаць іх. А дзеці ад душы ім адданы, любяць як родных маці.

Глядзеў я на сваіх дзяцей і думаў: што з імі было-б у панская Польшчы? Усе пайшлі-б жабраваць па свету, як тысячы сірот пры панаах. Пры совецкай уладзе яны не адчуваюць сябе сіротамі. Жывуць так, як у старой Польшчы жылі толькі дзеці памешчыкаў.

**Е. С. ПІХТА,**  
Пятрэвіцкі сельсовет  
Баранавіцкай вобласці.



На тэрыторыі Целяханаўскага дзіцячага дома пасяяна шмат кветак. Зараз дзяўчынкі збіраюць насенне для кветнікаў будучага года. На здымку: выхаванкі дзіцячага дома комсамолкі Мая Козік і Тоня Ярута за зборам насення астры.

Фото М. Вароніна (БЕЛТА).

БУЛЬЕН СА СМАЖАНЫМІ  
ПІРАЖКАМІ З МЯСАМ

Мяса прымыць, заліць  $2\frac{1}{2}$  літрамі халоднай вады і варыць  $2-2,5$  гадзіны. За гадзіну да гатоўнасці бульёну пакласці цыбулю, моркву, пяцрушку. Калі згатуеца, выняць з бульёну мяса, аддзяліць ад касцей, прапусціць праз мясарубку, абсажыць разам з цыбуляй і дробна зрубленым вараным яйкам, пакласці па смаку соль, перац.

З цеста зрабіць дробныя шарыкі, раскатыць кружочкамі, у сярэдзіну кружка пакласці мясны фарш і зрабіць піражок. Піражкам даюць падысці і смажаць у кіпячым тлушчы (100 грам) да атрымання румянай скарынкі. Час смажання  $4-5$  хвілін.

Бульён перад падачай трэба працягніць праз марлю.

Піражкі да бульёну можна прыгатаваць і з іншым фаршам, у гэтым выпадку для бульёну трэба браць не мяса, а косці ад ялавічыны.

Ялавічыны 400 г, 2 цыбуліны, морква, пяцрушка.

Для прыгатавання поўкілограма цеста патрэбна: мука пшанічная 2 шклянкі, масла расліннага 2 лыжкі, цукру 2 столовыя ложкі, 1 яйка, дрожджы  $10$  г. солі  $\frac{1}{2}$  чайнай ложкі, малака або вады  $\frac{1}{2}$  шклянкі.

## БУЛЬЕН З КЛЕЦКАМІ

Зварыць мясны або курыны бульён. Клёцкі мучныя заварныя. У каструлю ўліць  $\frac{1}{3}$  шклянкі бульёну, дадаць сталовую лыжку масла, крыху солі і ўскіпяціць. Пасля гэтага усыпаць  $\frac{1}{2}$  шклянкі муки, размяшаць лыжкай, працягніць на працягу  $1-2$  хвіл., а затым каструлю зняць з агню, крыху астудзіць і ўбіць у яе адно за другім  $2$  яйкі, кожны раз добра вымешваючы. З атрыманага цеста рабіць клёцкі з дапамогай двух лыжак: сталовой і чайнай. На сталовую лыжку ўзяць з каструлі гатоўнае цеста, абраўняўшы яго аў край каструлі, а чайнай лыжкай, змочанай у кіпятку, аддзяляць невялікія кавалкі цеста, каб клёцкі атрымаліся аднолькавай формы, і класці ў кіпячы бульён. Варыць  $10-15$  хвілін. На  $2-2\frac{1}{2}$  літра бульёну —  $30-40$  клёцак.

Клёцкі мучныя не заварныя. У талерку ўліць  $\frac{1}{4}$  шклянкі бульёну, дадаць масла, яйка, усыпаць муку, пасаліць і размяшаць. З атрыманага цеста рабіць пры дапамозе двух лыжак клёцкі, апускаць у бульён, варыць  $10-15$  хвілін пры слабым кіпені.

Клёцкі манныя. Клёцкі з манных круп робяцца гэтак сама, як і клёцкі мучныя заварныя, толькі бульёну для цеста бярэцца крыху больш. Пасля засыпкі круп цеста трэба праварыць на працягу  $5-8$  хвілін.

Рэдакцыйная камісія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК,  
А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна, 55, Тэл. 2-33-03. Друк. арк. 3. Цена 1 р. 50 к.  
Айт. арк. 4 АТ № 55308. Тыраж 15.000. Падпісаны да друку 24/Х-51 г. Зак. № 517.

## КАЧКА СМАЖАНЯ З ЯБЛЫКАМИ

Качку апрацаваць, зделаць дробнае пяро, выняць вантробы, добра прымыць. Яблыкі (антонаву) зымыць і напоўніць імі качку. Разрэз пасля напаўнення качкі яблыкамі зашыць. Пакласці качку ў глыбокую жароўню або на патэльню, пасаліць, наліць  $\frac{1}{2}$  шклянкі гарачай вады і паставіць у духоўку або печ. Час смажання качкі  $1\frac{1}{2}$  гадзіны. Качку перыядычна трэба паліваць сокам, які выцякае ў працэсе смажання. Пры падачы ніткі выбраць, а качку нарэзаць на кавалкі і паліць выцекшым сокам.

Такім-жа чынам можна прыгатаваць і гуся.

## СВІНІНА СМАЖАНЯ

Кавалак свініны (частка заднай ногі) падрыхтоўвацца і смажыцца гэтак сама, як і цяляціна. Калі свініна тлустая, масла класці не трэба. Для абсмажвання свініну трэба класці тлушчамі уверх. На гарнір — смажаная або адвараная бульба, гречневая каша або тушоная капуста.

## БІСКВІТ З КРЭМАМ

Расцерці добра 6 яечных жаўткоў са шклянкай цукру, затым паступова ўсыпаць шклянку муки; узвесь час памешваючы. Бялкі збіць да ўтварэння шчытнай пены і асцярожна змяшаць з прыгатаваным з жаўткоў цестам. Атрыманую масу выліць на бляху, засланую чыстай, змазанай маслам паперай, і паставіць у духоўку на  $20-25$  хвілін. Калі спячэцца, зняць паперу, даць астыць і намазаць крэмам, які робіцца так: 200 г слівачнага масла, адзін жаўток, 100 г цукровай пудры, расціраць доўга, да атрымання пышнай масы (можна дадаць парашок ваніліну).

## ЯБЛЫКІ У ЦЕСЦЕ

Прасеяць на стол 500 грамаў муки, сабраць яе горкай, у сярэдзіне зрабіць паглыбленне і пакласці ў яго шклянку смятаны, 4 яечныя жаўткі, 50 грамаў цукру і солі. Спачатку змяшаць паміж сабой, а затым і з мукою да ўтварэння вадкага кашыцападобнага цеста; пасля гэтага дадаць кавалкам да 200 грамаў слівачнага масла, змяшаць яго спачатку з цестам, а потым і з астатнай мукою. Атрыманае цеста вынесці на поўгадзіны на холад.

Астыціе цеста тонка раскатыць, нарэзць у форме квадратаў таікі велічыні, каб кожным можна было закрыць яблык. Пакласці туды невялікія яблыкі, ачышчаны ад скury і сарцаўніны, у сярэдзіну яблыка насыпець цукру, злучыць краі цеста так, каб нідзе не было відаць яблыка, спячы.

# М О Д Е Б І



## МІНСКІ ДОМ МАДЕЛІЙ

1. Паліто шарсцянае з падразной какеткай.

Аўтар Л. Гурэвіч

2. Паліто шарсцянае з каймовай тканіны, якая вырабляецца  
Мінскім тонкасуконным камбінатам, па матывах беларускага  
адзення.

Аўтар А. Гадзіцкая  
Канструктар В. Ерашчук

3. Сукенка шарсцяная з шаўковым белым каўнерыкам  
і манжэтамі.

Аўтар А. Гадзіцкая  
Канструктар С. Дробава


4. Халат шоўковы з падразнымі полачкамі.

Аўтар А. Гадзіцкая  
Канструктар С. Дробава

5. Касцюм шарсцяны з падразнымі бакамі.

Аўтар Л. Гурэвіч

На святкаванне Вялікага Каstryчніка ў Совецкі  
Саюз прыезджаюць шматлікія дэлегацыі працоў-  
ных капіталістычных краін.



Госці: — Эх, каб такое свята дый на нашых вуліцах!

Мал. А. Волкава.

На першай старонцы вокладкі малюнак Е. Тараса.